



Адсутнасць Арамнава на Алімпійдзе — страта для Беларусі. У яго амаль не было практыкі спаборніцтваў, не было трывалага цыкла падрыхтоўкі, аднак агоня вынікі сведчылі адно — хлопцы сапраўды здатны на сенсацыі.



Лета — гарачая пара на прывяздзібных участках. На вёсцы гаспадарку трымаць — першая справа, але некаторыя бабугі не заўсёды хапае сіл даглядаць. Вось і прыходзіць на дапамогу сапрабортнікі...



Адзіны і самы просты спосаб барацьбы з артэрыяльнай гіпертэнзіяй — пастаянная медыкаментозная тэрапія, якая спалучаецца з дыетай і фізічнымі нагрузкамі. У свеце вядуцца работы па пошуку новых спосабаў лячэння.



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА: СЯРЭДНЯЯ ЗАРПЛАТА Ў БЕЛАРУСІ ПАВІННА БЫЦЬ МІНІМУМ \$500

Адапаведнае даручэнне кіраўнік дзяржавы даў 24 ліпеня ў ходзе рабочай сустрэчы з прэм'ер-міністрам Міхаілам Мясніковічам.

«Калісьці, каб намалаціць мільён тон, прыкладалі проста каласальныя намаганні. Гэта была перамога для ўсёй краіны. А сёння мільён тон мы намалацілі, яшчэ не ўцягнуўшыся ў масавую ўборку. Гэта амаль не заўважна. У гэтым ёсць вялікі станоўчы сэнс і добры эфект, — адзначыў Прэзідэнт. — Нам у гэтым годзе трэба да 9 міль тон падбірацца, я маю на ўвазе збожжавыя, зернебабовыя, кукурузу. Для нас гэта перамога і забеспячэнне нашых патрэбнасцяў практычна па ўсім напрамкам».

Кіраўнік дзяржавы звярнуў асаблівую ўвагу на неабходнасць убраць ураджай без страт і забяспечыць яго захаванасць. «Калі кантролю няма, тады пачынаецца спаборніцтва ў дрэнным сэнсе слова, хто, каго і хто больш, страчваючы вялікую колькасць збожжа. Нам гэта дапусціць нельга. Цяпер трэба вельмі якасна спакойна ўбраць сельскагаспадарчыя культуры, асабліва збожжа, — сказаў Прэзідэнт. — Камбайнаў хапае, яны вельмі добрыя. Галоўнае — гэта якасць уборкі. У гэтым годзе на гэта пытанне трэба звярнуць асаблівую ўвагу. Нельга страціць збожжа».

У сувязі з гэтым Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што даручыў КДК узяць пад кантроль правядзенне уборачнай кампаніі.

Прэзідэнт паведаміў, што ў бліжэйшыя дні плануе, пачынаючы з паўднёвых раёнаў, азнаёміцца з тым, як ідзе ўборка.

Кіраўнік дзяржавы асабліва адзначыў ролю ўклад вучоных у развіццё розных галін народнай гаспадаркі: «Вучоныя павінны ўсё ж такі іці наперадзе хадзяць па паўкроку, выдаючы і для сельскай гаспадаркі, і па іншых напрамках самую тэхналагічна

прагрэсіўныя інавацыйныя прапановы».

У ходзе рабочай сустрэчы таксама былі абмеркаваны асноўныя параметры прагнозу і бюджэту Беларусі на 2013 год. Прэзідэнт нагадаў, што напярэдадні абмяркоўваў гэта пытанне са старшынёй Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Уладзімірам Андрэйчанкам: «Мы дамовіліся аб тым, што цяперашні парламент прыме бюджэт і асноўныя напрамы развіцця на будучы перыяд гэтым складам. Таму трэба максімальна ўвагі ўдзяліць падрыхтоўцы гэтых дакументаў і ўнясенню іх у парламент». «Трэба гэтыя пытанні не проста трымаць на кантролі, а сёння ўжо вырашаць», — дадаў кіраўнік дзяржавы.

«Мы плануем, што тэмпы росту ВУП у 2013 годзе павінны склацца каля 108,5 працэнта. Аб'ёмы жыллёвага будаўніцтва даволі сур'езна ўзрастуць да 6,5 мільн. кв.м. Будзе надавацца вельмі вялікая ўвага развіццю сельскай гаспадаркі, прамысловасці. Для гэтага будуць стварацца неабходныя перадумовы, пачынаючы ўжо з другога паўгоддзя бягучага года», — адзначыў прэм'ер-міністр.

Сустрэкаючыся ўчора з Надзеяй Ермаковай (старшынёй праўлення Нацыянальнага банка), я запатрабаваў, каб мы зрабілі ўсё для развіцця эканомікі. Нацыянальны банк павінен тут працаваць зладжана з урадам. На валютным рынку быццам сітуацыя надзірэжная, нягледзячы на сезоннасць. Але трэба бачыць эканоміку. Усе грошы ад эканомікі, сказаў Аляксандр Лукашэнка.

«Хацеў бы пачуць, што з работнай платой. Трэба людзей усё ж такі падцягнуць да \$500, а далей яны, маючы ўсё нейкую падушку бяспекі (усё ж такі гэта нармальнае зарплата), будуць самі зарабляць грошы, і нам можна дыстанцыравацца ад таго, каб зверху нагнаць

сітуацыю з зарплатай. Але сярэдняя зарплата \$500 — гэта самы мінімум, які павінен быць у нашай краіне», — падкрэсліў Прэзідэнт.

Як далажыў Міхаіл Мясніковіч, сярэдняя заробатная плата павышаецца нават больш высокімі тэмпамі, чым планавалася. І гэты працэс адпавядае росту прадукцыйнасці працы.

У бліжэйшай будучыні плануецца павысіць тарифную стаўку першага разраду, у выніку чаго ўзрастуць службовыя аклады работнікаў бюджэтнай сферы. Запланавана таксама павышэнне заробатнай платы ваеннаслужачых.

Паводле слоў прэм'ер-міністра, адносна росту рэальных грашовых даходаў насельніцтва ўжо дасягнута заданне 2012 года ў цэлым. «Даходы насельніцтва будуць нават перавышаць тыя прагнозныя ўзроўні, якія закладзены на 2012 год. Такія тэндэнцыя захавецца і на 2013 год, і ў далейшым», — запэўніў Міхаіл Мясніковіч.

Яшчэ адной тэмай, якую закрануў Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з прэм'ер-міністрам, стаў запуск беларускага спадарожніка: «Мы запусцілі свой спадарожнік. Беларусь стала касмічнай дзяржавай, ямы калісьці і планавалі. Мы захавалі і прымножылі вельмі важную для Беларусі школу. Усё ж такі космас — гэта найвышэйшыя тэхналогіі. Мы стварылі і новае прадпрыемства, гатовы ўжо самі вырабляць спадарожнікі».

«Лічу, нам з Расійскай Федэрацыі трэба працаваць у цесным кантакце. Мы з КНР вельмі інтэнсіўна супрацоўнічаем у гэтым плане, — адзначыў Прэзідэнт. — Трэба, каб ад гэтага спадарожніка мы атрымалі максімальную выгаду. Мы павінны, атрымаўшы прадукт, рэалізаваць яго на рынку для тых, хто зацікаўлены ў ім».

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Ёсць першы мільён тон збожжа!

Сельгасарганізацыі Беларусі сабралі першы мільён тон збожжа новага ўраджаю, паведамілі БЕЛТА ў Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання.

Ужо намалочана 1 мільн 53,8 тыс. тон збожжа пры сярэдняй ураджайнасці 37,8 ц/га. Самая высокая ураджайнасць у Гродзенскай вобласці (49,3 ц/га), самая нізкая — у Гомельскай (29,6 ц/га).

Збожжавыя і зернебабовыя культуры ўбораны на 278,7 тыс. га, што складае 11,5 працэнта запланаванай плошчы. Брэсцкая вобласць ужо выканала план на 29,9 працэнта, Віцебская — на 0,9 працэнта, Гомельская — на 22,3 працэнта, Гродзенская — на 11,8 працэнта, Мінская — на 6,7 працэнта, Магілёўская — на 2,6 працэнта. Збожжавыя і зернебабовыя ў 2012 годзе ў цэлым трэба будзе ўбраць з плошчы 2 мільн 428,4 тыс. га. Пры спрыяльных умовах надвор'я ўборка збожжавых і зернебабовых будзе доўжыцца ад 18 да 24 дзён.

Азімы рапс ужо сабраны на 322,8 тыс. га (85,2 працэнта пасяянага), яго намалочана 680,5 тыс. тон пры сярэдняй ураджайнасці насення 21,1 ц/га. Лен выцераблены на 8,9 тыс. га (13,9 працэнта).

Ад дзядоў, ад бацькоў здаўна пайшла традыцыя адзначаць пачатак масавага збору збожжа. У вёсцы Яцкава, што на Валожыншчыне, прама ў полі адсвяткавалі «Зажынкi» — святочны каравай з новага ўраджаю, першы сноп і надзея на добры хлеб у гэтым годзе. Марына БЕГУНKOBA, фота аўтара.



ЦЫТАТА ДНЯ



Сяргей СІДЗЬКО, Старшыня праўлення «Белспажыўсаюз»:

Ахвотныя здаць прадукцыю, што вырашана на прывяздзібных участках, павінны запэўніць сёння спецыяльным ведамасці з прадстаўленнем звестак пра тое, што і кім вырашана на участку, які ўраджай плануецца атрымаць. Такія валакіта часта адбівае жаданне ісці да нас і нешта здаваць, леады ідуць да расійскіх перакунічыкаў, а гэта няправільна. Намі ўнесены прапановы на спрашчэнні гэтай працэдуры... Мы павінны стаць на бок людзей, бо ад гэтага выйграюць не толькі яны, але і Белспажыўсаюз.

НАДВОР'Е СЁННЯ

Брэст	+28°
Віцебск	+24°
Гомель	+27°
Гродна	+27°
Магілёў	+24°
Мінск	+25°

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 25.07.2012 г.

Долар ЗША	8320,00 ▲
Еўра	10080,00 ▲
Рас. руб.	255,00 ▼
Укр. грыўня	1029,45 ▲

ВЫШЭЙШАЯ АДУКАЦЫЯ Ў БЕЛАРУСІ ПАВІННА ЗАСТАВАЦА ДАСТУПНАЙ УСІМ СЛАЯМ НАСЕЛЬНІЦТВА

Такое меркаванне выказаў Прэзідэнт Аляксандр ЛУКАШЭНКА, прымаючы з дакладам міністра адукацыі Сяргея Маскевіча.

«Я заўсёды гаварыў: рэформы ў сістэме адукацыі закончаны. Трэба дзесяці штосяці дашліфоўваць — калі ласка. Ніхто не павінен ператвараць адукацыю зноў у нейкую папільчынную сістэму або пачынаць спрэчку, дапусцім, аб мовах: што важней — беларуская або руская. І тая, і другая для нас важныя — гэта дзяржаўныя мовы», — адзначыў Прэзідэнт.

«Таму ёсць нармальнае ў нас сістэма — яе трэба дашліфоўваць і не ствараць ачагі напружанасці», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

«То мы пачынаем гаварыць аб мовах, то аб кожнай адукацыі і заўтра пабярэм ужо наперадзе планы ўсёй па кожнай адукацыі. Калі мы пойдзем цяпер на платную адукацыю, то мы адсеем многіх рабацян, якіх з бедных сем'яў, і яны не трапяць у ВНУ. Гэта што, нашай дзяржаве трэба, гэта наша палітыка? Не! Таму трэба глядзець на больш бедныя слаі насельніцтва, каб іх дзеці не былі страчаны і атрымалі ў свой час адукацыю. І

я, і вы — выхадцы адтуль. Аб гэтым не трэба баяцца», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

У Беларусі да новага навучнага года адкрыецца 18 дзіцячых садкоў, 7 школ, далажыў Сяргей Маскевіч. Акрамя таго, да 1 верасня плануецца здаць тры новыя інтэрнаты: два ў студэнцкай вёсцы ў Мінску і адзін у Брэсцім дзяржуніверсітэце імя А.С. Пушкіна. Студэнты ўжо ў гэтым навучным годзе прыме новы корпус факультэта міжнародных адносін Белдзяржуніверсітэта.

Кіраўнік дзяржавы паставіў задачу павышэння якасці адукацыі, асабліва вучнёў 10-11-х класаў, для іх большай гатоўнасці да вучобы ў ВНУ. Прэзідэнт звярнуў асаблівую ўвагу на неабходнасць развіцця вучэбна-лабараторнай базы школ, устаноў прафесійна-тэхнічнай адукацыі, даручыў канцэнтраваць сродкі і праводзіць цэнтралізаваныя закупкі для устаноў адукацыі краіны, забяспечваючы неабходным абсталяваннем кабінеты фізікі, хіміі, біялогіі, ствараючы рэсурсныя цэнтры.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

«ЗАПУСК СПАДАРОЖНІКА — АКУПНЫ ПРАЕКТ»

Як паведамлялася, 22 ліпеня ў 9 гадзін 41 хвіліну па мінскай часе быў здзейснены запуск беларускага касмічнага апарата. Пра тое, як сёння сябе «паводзіць» першы беларускі спадарожнік і якія планы маюцца на яго выкарыстанне, расказалі прадстаўнікі Нацыянальнай акадэміі навук і ААТ «Пеленг».

Па словах Анатоля РУСЕЦКАГА, старшыні Прэзідыума НАН Беларусі, апарат пасляхова выведзены на заданую арбіту і прайшоў усё неабходнае стадыі — раскрывшы сонечныя батарэі, пачалі функцыянаваць усё сістэмы і г. д. У тым ліку на 94 хвіліне беларускім цэнтрам кіравання палётнай пакульняма: у бліжэйшыя 3-6 месяцаў спадарожнік будзе знаходзіцца на стадыі лётных выпрабаванняў. Планаўца, што касмічнымі здымкамі беларускі апарат ахопіць тэрыторыю Беларусі ўжо недзе праз 80 сутак пасля пачатку эксплуатацыі. Ну а першыя здымкі з беларускага спадарожніка будуць гатовы на другім тыдні лётных выпрабаванняў, калі вызначана наладзі і рэжымы працы. Як паведаміў Анатоль Русецкі, гарантыйны тэрмін працы спадарожніка — 5 гадоў, а запас паліва на апарате для арыентацыі арбіты і іншых мэтаў разлічаны на 7 гадоў.

Запуск свайго касмічнага апарата — вельмі важная для нас падзея па розных прычынах, — перакананы Анатоль Русецкі. — Па-першае, Беларусь увайшла ў кола касмічных дзяржаў. Маючы ўласны апарат, мы можам займацца даследаваннямі, зандзіраваць нашы землі, вырашаць шматлікія задачы для розных галін народнай гаспадаркі. Па-другое, створэнне такога апарата, па сутнасці, дазволіла нам адкрыць новую галіну для нашай краіны — касмічную. Хоць яна для нас і не зусім новая, бо і раней той жа «Пеленг» займаўся сістэмай дыстанцыйнага зандзіравання Зямлі, але сёння, дзякуючы стварэнню спадарожніка, мы набылі пэўны вопыт і аднавілі сувязі.

Што тычыцца здымкаў апаратуры, якая размешчана на нашым касмічным апарате, то яна беларуская вытворчасці — зроблена на ААТ «Пеленг». Як расказаў Уладзімір БЕЛЯКОЎСкі, начальнік навукова-касічнага ўпраўлення «Космас» ААТ «Пеленг» яна не горшая за аналагі:

«Па сваіх тэхнічных характарыстыках апаратура, скажам так, не перавышае іншыя аналагі свайго класа. Але, тым не менш, у тых унікальных тэрміны (2 гады), якія перад намі ставіліся, калектыву выканаў працу на добрым узроўні. Праўда, канчаткова ацэнку нам можна будзе даваць толькі пасля завяршэння лётных выпрабаванняў».

Беларускі касмічны апарат (БКА) запушчаны 22 ліпеня з касмадрома Байканур ракетай «Союз-ФТ». Спадарожнік выведзены на арбіту, бліжнюю да рабочай, вышыняй 500-520 км. БКА створаны па заказе НАН Беларусі.

Інфармацыя з БКА паступае ў цэнтр кіравання палётна (ЦКП) спадарожніка, размешчаны ў Мінску.

Агульны выгляд БКА ва ўмовах арбітальнага палёту:

- Батарэя сонечная
- Мэтавая апаратура
- Анэна перадачы мэтавай інфармацыі
- Анэна тэлекаманднай сістэмы

Маса спадарожніка каля 400 кг

Задачы, якія будзе вырашаць БКА:

- кантроль за землекартыраваннем і сельскагаспадарчай вытворчасцю
- кантроль натуральных і аднаўляльных прыродных рэсурсаў
- выяўленне плошчаў, перспектывных на пошук карысных выкапняў
- кантроль надзвычайных сітуацый
- экалагічны кантроль навакольнага асяроддзя
- абнаўленне тапаграфічных карт і інш.

Крыніца: НАН Беларусі, Раскосмас. © Інфаграфіка БЕЛТА

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

У ЯПОНІ ЛЮДЗІ ГІНУЦЬ 3-ЗА АНАМАЛЬНАЙ СПЯКОТЫ



Прынамсі 13 чалавек загінулі і больш за 5,5 тысячы былі шпіталізаваны на мінулым тыдні ў Японіі з-за анамальна высокай тэмпературы паветра, паведаміў у аўторак ўпраўленне пажарнай аховы краіны. Колькасць пацярпелых ад наймацнейшай спякоты за тыдзень павялічылася амаль удвая.

У некаторых раёнах за мінулыя 7 дзён была зафіксавана рэкордная за ўвесь час назіранняў тэмпература паветра для ліпеня — прыклад, у прэфектуры Гіфу (цэнтральная частка японскага вострава Хансю) гэты паказчык перавысіў адзнаку ў 37,2 градуса Цэльсія.

ІСПАНІЯ ДАЗВОЛІЛА КРАМАМ АДМОВІЦЦА АД ТРАДЫЦЫЙНАЙ СІЕСТЫ

Іспанія можа ахвяраваць дзённым адпачынкам работнікаў гандлю, каб падтрымаць эканоміку: улады краіны з ліпеня ўвялі новыя правілы, якія дазваляюць крамам плошчай больш за 300 квадратных метраў працаваць даўжэй на 25% у тыдзень, паведамляе агенцтва Bloomberg. Рознічныя продажы ў краіне скараціліся ў маі гэтага года на 4,3%, а падзенне з 2007 года ўжо перавысіла 23%, і ўлады спадзяюцца спыніць спад, запрашаючы турыстаў і жыхароў краіны аддацца шопінгу замест традыцыйнай сіесты. Буйным крамам дазволена працаваць 90 гадзін у тыдзень замест ранейшых 72 гадзін, і цяпер яны змогуць гандляваць падчас сіесты, адмовіўшыся ад перапынку з 14:00 да 16:00.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

АПАЗІЦЫЯ ПАГАДЗІЛАСЯ НА ЗАМЕНУ АСАДА ЯГО ПАПЛЕЧНІКАМ

Афіцыйны прадстаўнік Сірыйскага нацыянальнага савета (СНС) Джордж Сабра 24 ліпеня заявіў, што апазіцыя гатова пагадзіцца на часовую перадачу ўлады ў краіне аднаму з папчленнікаў прэзідэнта Башара Асада, паведамляе агенцтва «Франс Прэс».

«Мы маглi б даць згоду на замену Башара Асада кімсьці з яго атачэння, чалавекам, які кіраваў бы краінай падчас пераходнага перыяду, як гэта адбылося ў Емене», — удакладніў ён.

Такім чынам прадстаўнік СНС адрагавачу на прапанову Лігі арабскіх дзяржаў, якая заявіла, што перадацца Асадам улады камусьці з яго папчленнікаў магла б спыніць гвалт у краіне.

«Нас задавальняе гэтая ініцыятыва, паколькі прырытэт цяпер — гэта спыненне масавых забойстваў, а не суд над Асадам», — заявіў Сабра.

Як паведамлялася раней, Еменскі прэзідэнт Алі Абдула Салех пад ціскам іншых арабскіх краін і рэвалюцыі ў яго краіне адракаў ад улады, перадаўшы яе свайму намесніку Абду Раба Мансура Хадзі. Гэта паклала канец масавым пратэстам у Емене, а таксама дазволіла пачаць падрыхтоўку да выбараў прэзідэнта і парламента. Сам Салех у рамках здзелкі стаў «ганаровым прэзідэнтам» і атрымаў імунітэт ад пераследу.

Сірыіскі ўрад ужо заявіў, што не лічыць такі варыянт прымальным для сябе, і адверг ініцыятыву Лігі арабскіх дзяржаў.

КОРАТКА

Налічаная сярэдняя заробатная плата работнікаў Рэспублікі Беларусь у чэрвені 2012 года склала Вр3 мільн 752 тыс. 118, паведаміў у Нацыянальным статыстычным камітэце. Сёлета ў маі гэты паказчык быў Вр3 мільн 559 тыс. 648. Налічаная сярэдняя заробатная плата работчы і служачых у чэрвені гэтага года склала Вр3 мільн 780 тыс. 640 (у маі 2012 года — Вр3 мільн 584 тыс. 488).

Беларусь у першым паўгоддзі 2012 года імпартавала 36,4 тыс. каратаў прыродных алмазаў на суму \$19,1 мільн. Гэта на 9,3 працэнта менш, чым за аналагічны перыяд мінулага года, паведаміў у Міністэрстве фінансаў Беларусі.

У Беларусі будзе рэалізоўвацца інвестыцыйны праект па стварэнні сумеснай вытворчасці чыгуначнага і гарадскога пасажырскага электрычнага транспарту. Гэта прадугледжана ўказам ад 20 ліпеня 2012 года № 322, тэкст якога апублікаваны на Нацыянальным прававым інтэрнэт-партале.

Да новага навучнага года ў Мінску пройдзе 25 школьных кірмашоў, паведаміў у галоўным упраўленні спажывецкага рынку Мінгарвыканкама. Паводле ацэнкі ўпраўлення, экіпіроўка школьнікаў маладзых класаў будзе каштаваць бацькам ад Вр970 тыс. да больш як Вр2,7 мільн, старшакласнікаў — ад Вр1 мільн 210 тыс. да Вр4 мільн 150 тыс. У гэту суму ўваходзяць швейныя і трыкатажныя вырабы, абутак, школьныя прылады.

ІНТЭРНЭТ І САЦЫЯЛЬНЫЯ СЕТКІ — У ЧЫМ КАРЫСЦЬ ЦІ ШКОДА?



Дар'я ДОМРАЧАВА, чэмпіёнка свету на біятлоне, удаляльна двух Малых хрустальных глобусай:

— Вядома, я таксама карыстаюся сацыяльнымі сеткамі, але не часта — вельмі многіх хочучь пагутарыць са мной. Лічу, што з дапамогай сацыяльных сетак можна лягчэй знайсці патрэбнага чалавека і пагаварыць з ім, наладзіць нейкі кантакт. Інтэрнэт — гэта як свабода слова. Часта сустракаю і розныя негатыўныя выказванні, але да іх стаўлюся вельмі спакойна.

Кацярына ТРУХАНАВА, топ-мэдэль Беларусі 2012 года:

— Са з'яўленнем сацыяльных сетак праблема пошуку часу для стасункаў з сябрамі знікла сама сабой. Калі раней для таго, каб падтрымліваць сувязь, неабходна было вызваліць некалькі дзён на тыдзень толькі для сустрэчы з сябрамі, то цяпер дастаткова мець пад рукой кам'ютар ці тэлефон з падключаным інтэрнатам. А зканомлены час можна выдаткаваць на сябе любімага. Апроч стасункаў, сацыяльныя сеткі дапамагаюць вырашыць шматлікія пытанні, звязаныя з вучобай ці працай. Мне асабіста сацыяльныя сеткі дапамагаюць не забываць пра дні нараджэнні сяброў. Да таго ж адпаведна неабходнасць запісаць нумары тэлефонаў усіх знаёмых — я заўсёды змагу знайсці іх у «сябрах» і спісачка з ім.

Вольга МЯШКОВА-ШВЕЦ, кампазітар, прадзюсар, член журы міжнародных конкурсаў і фестываляў:

— Да інтэрнэту я стаўлюся станоўча. Асабіста атрымліваю неабходную інфармацыю па конкурсах і фестывалях. Мы з калегамі нават можам дазволіць сабе быць членамі міжнароднага журы, не выязджаючы з офісаў ці з дому, карыстаючыся скайпам. Вядома, у інтэрнэце, нароўні з карыснымі, патрэбнымі звесткамі, шмат смецця, непатрэбнай рэкламы, чутак, але я проста не рэагую на інфармацыю, якая для мяне бескарысная. Затое цяпер я заўсёды магу знайсці неабходную літаратуру, музыку, майстар-класы, цікавыя і карысныя водгукі за лічаныя хвіліны. І Алімпіяду я збіраюся глядзець праз інтэрнэт! Па графіку глядзець тэлевізар я проста не маю часу.

Падрыхтавала Надзея БУЖАН.



БЕЛАРУСКІЯ БАНКІ ПЕРАСТАНУЦЬ СПАГАНЯЦЬ КАМІСІЙНЫЯ ПЛАЦЯЖЫ ЗА КАРЫСТАННЕ КРЭДЫТАМ У СТУДЗЕНІ 2013 ГОДА

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 13 ліпеня падпісаў закон, якім уносяцца дапаўненні і змяненні ў Банкаўскі кодэкс Беларусі. Дакумент афіцыйна апублікаваны 21 ліпеня на Нацыянальным прававым інтэр-нэт-партале.

Закон «Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў у Банкаўскі кодэкс Рэспублікі Беларусь» быў прыняты Палатай прадстаўнікоў 27 чэрвеня і адобраны Саветам Рэспублікі 29 чэрвеня.

Дакумент замацоўвае азначэнне паняцця «электронныя грошы» — гэта легалізуе абарачэнне такіх сродкаў плацяжы, а таксама адмяне камісійныя і іншыя плацяжы за карыстанне крэдытам (акрамя працэнтаў за карыстанне крэдытам), што прывядзе да прызрыстасці і прадказальнасці адносін банка з кліентамі.

На аснове рэкамендацый Міжнароднага валютнага фонду і Сусветнага банка прадугледжваецца ўзмацненне аперацыйнай і фінансавай незалежнасці Нацыянальнага банка Беларусі, удасканалення працэдур у галіне нагляду за ажыццўленнем банкаўскай дзейнасці, а таксама на кансольдаванай аснове за дзейнасцю банкаўскіх груп і

У БЕЛАРУСІ АСОБНЫЯ ПРАВАВЫЯ НОРМЫ ПРывЕДЗЕНЫ Ў АДПАВЕДНАСЦЬ З КОДЭКСАМ АБ ШЛОБЕ І СЯМ’І

У Беларусі асобныя прававыя нормы прыведзены ў адпаведнасць з Кодэксам аб шлобе і сям’і. Адпаведны ўказ № 330 «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у некаторыя ўказы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь» 23 ліпеня падпісаў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка.

Законам ад 7 студзеня 2012 года ў Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб шлобе і сям’і былі ўнесены змяненні і дапаўненні. У сувязі з гэтым указам № 330 прыводзяцца ў адпаведнасць з Кодэксам асобныя палажэнні Консульскага статута Беларусі, зацверджанага ўказам ад 19 лютага 1996 года № 82.

Таксама ў адпаведнасць з Кодэксам прыводзяцца палажэнні ўказа ад 12 чэрвеня 2006 года № 385 «Аб некаторых мерах па

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ЎПЭЎНЕНЫ Ў РАЗВІЦЦІ КАНСТРУКТЫЎНАГА ДЫЯЛОГУ БЕЛАРУСІ І ІНДЫІ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сябе асабіста павіншаваў Пранаба Мукхерджы з выбараннем на пасаду Прэзідэнта Рэспублікі Індыя.

Аляксандр Лукашэнка выказаў упэўненасць, што дружальныя адносіны паміж дзвюма кра-

банкаўскіх холдынгаў.

За Нацыянальным банкам замацоўваецца новая функцыя — ажыццяўленне маніторынгу фінансавай стабільнасці, аб’ектамі якога будуць з’яўляцца не толькі банкі і нябанкаўскія крэдыт-на-фінансавыя арганізацыі, але і фінансавыя пасрэднікі, фінансавыя рынкі і плацежная сістэма ў цэлым.

Для далейшай лібералізацыі эканамічных адносін законам прадугледжваецца спрасаечанне працэдур дзяржаўнай рэгістрацыі і ліцэнзавання банкаў. Пры гэтым прадугледжваецца, што банкі могуць стварацца выключна ў форме акцыянерных таварыстваў, а таксама ўстанавліваюцца жорсткія патрабаванні да карпаратыўнага кіравання і кіравання рызыкамі, ажыццяўлення ўнутранага кантролю і аўдыту.

«Гэты закон уступае ў сілу праз шэсць месяцаў пасля яго афіцыйнага апублікавання, за выключэннем артыкулаў 3 і 4, якія ўступаюць у сілу з дня афіцыйнага апублікавання гэтага закона, а таксама абзацаў другога і чацвёртага пункта 39, абзаца другога пункта 103 і пункта 115 артыкула 1 гэтага закона, якія ўступаюць у сілу 1 студзеня 2014 года», — гаворыцца ў дакуменце.

У БЕЛАРУСІ АСОБНЫЯ ПРАВАВЫЯ НОРМЫ ПРывЕДЗЕНЫ Ў АДПАВЕДНАСЦЬ З КОДЭКСАМ АБ ШЛОБЕ І СЯМ’І

ўдасканаленні работы органаў, якія рэгіструюць акты грамадзянскага стану».

Акрамя таго, прыводзяцца ў адпаведнасць палажэнні пераліку адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца дзяржаўнымі organami і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян, зацверджанага ўказам № 200 ад 26 красавіка 2010 года.

У выніку карэкцёрўкі названага пераліку выключаны нормы, якія ўстанавліваюць неабходнасць прадстаўлення пры рэгістрацыі нараджэння дзіцяці дагавора суратагнага мацярынства. Гэта звязана з тым, што інфармацыя аб тым, што маці дзіцяці з’яўляецца жанчына, якая заключыла дагавор суратагнага мацярынства, змяшча-на ў медыцынскай даведцы аб нараджэнні.

Пры рэгістрацыі заключэн-ня шлюбу па месцы жыхарства маці або бацькі асобы, якая ўступае ў шлюб, выключана неабходнасць прадстаўлення рэальнага дакумента, што засведчвае асобу маці або бацькі гэтай асо-бы. Цяпер Кодэксам прадуглед-жана рэгістрацыя заключэння шлюбу любым organам ЗАГС на выбар асоб, якія ўступаюць у шлюб.

Пералік таксама дапоўнены працэдурай скасавання шлюбу organami ЗАГС. Гэта робіцца ў сувязі з прадстаўленнем Ко-дэксам з 1 студзеня 2013 года загсам права скасоўваць шлюб пры наяўнасці ўзаемнай зго-ды мужа і жонкі, якія не маюць агульных непаўналетніх дзяцей і спрэчкі аб маёмасці.

Указ уступае ў сілу з 24 ліпеня 2012 года, за выключэннем палажэнняў, што датычацца ска-савання шлюбу organami ЗАГС, якія ўступаюць у сілу з 1 студзеня 2013 года.

Пры рэгістрацыі заключэн-ня шлюбу па месцы жыхарства інамі будуць садзейнічаць далейшаму развіццю канструктыўнага дыялогу ў палітычнай, гандлё-ва-эканамічнай і іншых галінах, а таксама ўста-наўленаму стратэгічнага беларуска-індыйскага супрацоўніцтва.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь

МІХАІЛ МЯСНІКОВІЧ ДАРУЧЫЎ ЗАВЯРШЫЦЬ ПАДРЫХОТКУ ЎСТАНОЎ АДУКАЦЫІ ДА НОВАГА НАВУЧАЛЬНАГА ГОДА ДА 20 ЖНІЎНЯ

Падрыхтоўка ўстаной адукацыі ў Беларусі да новага навучальнага года павінна быць завершана да 20 жніўня. Адпаведнае распраджэнне падпісаў прэм’ер-міністр Беларусі Міхалі Мясніковіч, паведамлі БЕЛТА ў прэс-службе беларускага ўрада.

Згодна з дакументам, для своечасовай і якаснай падрыхтоўкі ўстаной адукацыі да новага навучальнага года Міністэрству адукацыі, аблвыканкамам і Мінскаму гарвыканкаму даручана да 20 жніўня завяршыць правядзенне ўсіх работ па падрыхтоўцы дашкольных устаноў, устаноў агульнай сярэдняй адукацыі і ўстаной дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі да новага навучальнага года з атрыманнем

Летнія нарыхтоўкі

ГАРОШАК ДЛЯ АЛІЎЕ, ЧАРНІЦЫ ДЛЯ ВАРЭННЯ

На Быхаўскім кансервава-сушільным заводзе поўнай хадой ідзе нарыхтоўка агародніны і ягад, з якіх вырабляецца прадукцыя прадпрыемства.

У Быхаўскім і Магілёўскім раёнах убіраюць зялёны гарошак, які адправіцца на завод. У дзвюх гаспадарках, «Макранскім» і «Кадзі-не», гарошак вырасілі на 600 гектарах. Цяпер спецыяльная тэхніка працуе на зялёных палях кругласутачна, бо гэта вельмі капрызная культура, якую трэба своечасова ўбраць, тым больш пры няўстойлівым надвор’і, як цяпер. А яшчэ, расказваюць камбайнеры ў «Макранскім», уначы гарошак актыўна частуюцца дзікі. Як паведамлілі на Быхаўскім кансервава-сушільным заводзе, сёлета мяркуецца нарыхтаваць 2 тысячы тон зялёнага гарошку, які потым стане выдатным гарнірам і складнікам для любімай па постсавецкай прасторы салаты аліўе.

У іншай быхаўскай гаспадарцы, «Следзюках», ідзе ўборка чорных парэчак, якія таксама паступаюць на мясцовы завод на перапрацоўку. Планавыя парэчак займае 70 гектараў: тут пасадзілі кусты некалькіх гатункаў, каб паступова збіраць ураджай і каб агады не асыпаліся. Кіраўніцтва гаспадаркі пралічыла, што вырошчваць і прадаваць чорныя парэчкі — вельмі выгадна. На прадпрыемстве ў Быхаве гэтую ягаду робяць працёртай з цукрам.

Таксама гэтымі днямі на кансервава-сушільным заводзе нарыхтоўваюць агуркі, якія з’явіцца на паліцах крам у марынаваным выглядзе. З лясных ягад, чарніц і буюкоў, будуць рабіць джэм, якія карыстаюцца вялікім попытам не толькі на беларускім рынку, але і ў Расійскай Федэрацыі. Праз некалькі тыдняў пачнецца нарыхтоўка яблыкаў — сёлета ў Магілёўскай вобласці чакаецца добры ўраджай. З яблыкаў у Быхаве зробіць павіда, якое трэдыцыйна добра набываюць арганізацыі грамадскага харчавання і хлебабягары. На прад-прыемстве гавораць, што планы па аб’ёме нарыхтоўках агародніны, садавіны і дароў лесу будуць сёлета выкананы.

Ілона ІВАНОВА

«ЗАПУСК СПАДАРОЖНІКА — АКУПНЫ ПРАЕКТ»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Колькі каштуе беларускі спадарожнік і калі акупіцца?

Анатоль Русецкі перакананы, што запуск беларускага касмічнага апарату — гэта акупны праект і што сродкі, укладзеныя ў яго, абавязкова вернуцца, прычым з дастаткова добрым прыбыткам. Ён расказаў, што выдаткі на стварэнне касмічнага апарата парэўнальна невялікія: як прапісана ва ўказе Прэзідэнта — каля 600 млн расійскіх рублёў, або каля 16-17 млн долараў:

— Гэта лічба невялікая, і мы ўдзячны расійскім партнёрам, што запуск нашага касмічнага апарата зроблены па вельмі выгадных расцэнках. Бо калі рабіць камерцыйны запуск, то цана за вывад аднаго кілаграма на арбіту складае каля 10 тысяч долараў. Значыць, толькі вывад нашага апарата каштаваў бы каля 5 млн долараў. А фактычна нам гэта абыйшлося на парадкі танней.

Уладзімір Белякоўскі дадаў, што акупнасць заўсёды складаецца з некалькіх складнікаў і разлічваць на тое, што гэта адбудзецца толькі дзякуючы продаж здымкаў, нельга:

— Ні ў адной краіны свету няма акупнага спадарожніка дыстанцыйнага зандзіравання

■ Афіцыйна

НАЦБАНК НЕ ЛІЧЫЦЬ МЭТАЗГОДНЫМ ЗДЫМАЦЬ ЗАБОРОНУ НА ПРАДАСТАЎЛЕННЕ ФІЗІЧНЫМ АСОБАМ КРЭДЫТАЎ У ВАЛЮЦЕ

Нацыянальны банк Беларусі не лічыць мэтазгодным здымаць забарону на прадстаўленне фізічным асобам крэдытаў у інавалюце. Аб гэтым паведаміў у інтэрв’ю асапі-ісц «Эканоміка Беларусі» намеснік старшын праўлення Нацыянальнага банка Беларусі Сяргей Дубкоў, перадае БЕЛТА.

«Крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце змяшчае неапраўдана высокую валютную рызыку і рызыку непагажэння крэдытаў у выпадку павелічэння сум плацяжоў да такіх памераў, якія перавышаюць даход крэдытаатрымальніка. Гэта звязана з тым, што грамадзяне атрымліваюць заработную плату ў беларускіх рублях. У той жа час пад уплывам сусветнага фінансвага крызісу пры з’яўленні дысбалансаў у эканамічным развіцці краіны (напрыклад, як у 2011 годзе) магчымы значныя непрадказальныя ваганні ўзаемных курсаў замежных валют, што выдзе да зніжэн-ня плацежздольнасці крэдытаатрымальнікаў», — растлумачыў Сяргей Дубкоў.

Насельніцтва Беларусі, як правіла, не ў поўнай меры ўсведамляе пералічаныя рызыкі, падкрэсліў ён. Забарона на крэдытаванне фізічных асоб у замежнай валюце зніжае рызыкі як для банкаў (у выпадку несвоечасовага пагашэння або невяртання крэдыту), так і для насельніцтва, адзначаў намеснік старшын праўлення Нацыянальнага банка. Больш таго, адмова ад разлікаў у замежнай валюце паміж рэзідэнтамі на тэрыторыі Белару-сі — адзін з важнейшых напрамкаў работы па дэдаларызацыі эканомікі. Гэта садзейнічае абароне і забеспячэнню устойлівасці беларускага рубля, у тым ліку яго пакупной здольнасці, а такса-ма ўмацаванню даверу да нацыянальнай валюты, падкрэсліў Сяргей Дубкоў.

Нацыянальны банк Беларусі з сярэдзіны 2009 года прыпыніў, а з 1 студзеня 2011 года ўвёў канчатковую забарону на крэдыта-ванне фізічных асоб у замежнай валюце.

■ Ведай нашых!

У юных фізікаў —

«золата», «серабро» і «бронза»

З міжнароднай школьнай алімпіяды па фізіцы, якая завяршылася днямі ў Эстоніі, каманда беларускіх школьнікаў прывезла на радзіму пяць узнагарод рознай вартасці — па медальі на кожнага яе ўдзельніка.

Фізіка з’яўляецца, бясспрэчна, адным з самых складаных прадметаў у школьнай праграме. Але не для ўсіх... «Золата» на міжнароднай алімпіядзе заваявалі адзінаццяткіаснікі сталічнай гімназіі № 29 Ігар Лобач і Альберт Самойленка. Сярэбраны ўзнагароды — у адзінаццацікласніка сталічнай гімназіі № 29 Вадыма Рэута і адзінаццяткіаснікі гімназі БДУ Аляксея Хацкевіча. Яшчэ адзін — бронзавы — медаль таксама ў выхаванца ліцэя БДУ Аляксандра Янкоўскага.

Да алімпіяды школьнікаў рыхтавалі кіраўнікі каманды загадчых кафедры камп’ютарнага мадэлявання фізічнага факультэта БДУ Анатоль Слабадзьянок, маладошы навуковы супрацоўнік Інстытута фізікі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Антон Нішчук і настаўнік фізікі Ліцэя БДУ Леанід Марковіч.

Надзея НІКАЛАЕВА

НАВІНЫ

ПАЦЭІ

ФАКТЫ

НАВІНЫ

ПАЦЭІ

Атрымальнікаў

дапамогі на даму стала больш

У БЕЛАРУСІ НА ДАМУ АБСПЛУГ՞УВАЕЦЦА ЗВЫШ 90 ТЫС. НЕПРАЦАЗДОЛЬНЫХ ПАЖЫЛЫХ ЛЮДЗЕЙ І ІНВАЛІДАЎ.

Паводле слоў кансультанта аддзела развіцця і каардынацыі сацыяльнай дапамогі і сацыяльнага абслугоўвання Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Яніны ЛАДЫШАВАЙ, за першае паўгоддзе атрымальнікаў надомных сацыяльных паслуг пабольша амаль на 2,3 тыс. чалавек. Гэта абумоўлена павелічэннем працягласці жыцця і адпаведна колькасці прад-стаўнікоў старэйшага пакалення.

Большасць атрымальнікаў надомнай дапамогі — вяскоўцы, у тым ліку жыхары аграпрадукі і аддаленых маланаселеных вёсак. У мінчан патрэба ў паслугах сабработнікаў значна меншая, чым у рэгіёнах. І гэта заканамерна, бо ў сталіцы — развітая сацыяльная інфраструктура, не трэба наосьці ваду і дровы, актыўна працуюць грамадскія, рэлігійныя арганізацыі, якія ажыццяўляюць патранат Больш за тое, у Мінску ўжо другі год рэалізуецца цудоўны праект «Пажылыя — старым».

— Пенсіянеры, якія маюць сілы, магчымасці, а галоўнае — жадан-не, дапамагаюць сваім старэйшым таварышам справіцца з нягодамі адзінкога жыцця, — патлумачыла старшыня Камітэта па працы, з-янтасці і сацыяльнай абароне Жэнара РАМАНОВІЧ. — У годдзе каля 170 валанцёрў-пенсіянераў абслугоўваюць больш за 400 старых.

Надзея ДРЫЛА.

КАНЦЭПЦЫЯ ЗАБЕСПЯЧЭННЯ ГЕНДАРНАЙ РОЎНАСЦІ З’ЯВІЦЦА Ў БЕЛАРУСІ

Распрацоўкай праекта канцэпцыі займаецца Навукова-даслед-чы інстытут працы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. У прыватнасці, спецыялісты падбіраюць паказчыкі, якія могуць выступаць у якасці індыхтараў ацэнкі стану гендарнай роўнасці ў рэспубліцы. Гэтыя індыхтарыя плануюцца выкарыстоўваць пры распрацоўцы і маніторынгу чарговых нацыянальных пна-ўдзвенняў па забеспячэнні гендарнай роўнасці.

Увосень, як паведамлілі ў міністэрстве, гэты першы ў сваім ро-дзе дакумент будзе абмяркоўвацца на пасяджэнні Нацыяналь-нага савета па гендарнай палітыцы пры Савецкі Міністраў.

Надзея ДРЫЛА.

У ДНЯПРЫ Ў МАГІЛЁВЕ КУПАЦЦА ЗАБОРОНЕНА

Санітарная служба зарэгістравала пагаршэнне якасці вады ў рацэ па мікрабялагічных паказчыках. Спецыялісты тлума-чаць гэта ўмовамі надвор’я: у выніку дажджоў у Днепр тра-пілі ліўневыя стокі з прылеглых тэрыторый. Вада пакуль не адпавядае санітарным нормам, а таму купатца ў Дняпры ў Магілёве, прынамсі ў раёне цэнтральнага гарадскога пляжа, ад 23 ліпеня забаронена. Забарона будзе дзейнічаць, пакуль не будуць атрыманы іншыя вынікі лабараторных даследаван-няў, якія засведчаць паліяэчныя сітуацыі.

Ул. кар.

ПРЫХАВАНЫ ІМПАРТ

Партыю нелегальных тканін вытворчасці Італіі і Францыі знай-шлі супрацоўнікі ўпраўлення Дэпартаментна фінансавых рас-следаванняў КДК Магілёўскай вобласці ў адным з атэльэ у абласным цэнтры.

На складзе выяўлена 45 метраў тканіны на суму каля 15 міль-ёнаў рублёў. Дакументаў, якія б пацвярджалі легальнасць набыцця і законнасць захоўвання імпартных тканін, не было. Парушальніку заканадаўства пагражае штраф у памеры ад 30 да 50 базавых велічынь з канфіскацыі тавару, паведаміў начальнік арганізацыйна-інспектарскага аддзела абласнога УДФР Аляксандр Шаройкін.

Ілона ІВАНОВА.

МАХІНАЦЫІ З 25 КВАТЭРАМІ

Праваахоўнікі валодаюць інфармацыяй аб незаконным раз-меркаванні кіруючымі работнікамі ўнітарнага камунальнага прадпрыемства «УКБ Гомельскага гарвыканкама» 25 кватэр, паведамлілі ў КДБ Беларусі. «Пры правядзенні аператыўна-вы-шукowych дзейняў высветлена, што ў 2011 годзе службовымі асобамі прадпрыемства «УКБ Гомельскага гарвыканкама» з парушэннем дзейнага заканадаўства было размеркавана 25 кватэр у чатырох жылых дамах, першапачаткова прызнача-ных для грамадзян, домаўладанні якіх падлягалі зносу ў сувязі з адабрааннем зямельных участкаў для дзяржаўных патрэб... Названыя кватэры былі размеркаваны сюрод работнікаў УКБа, іх сваякоў і знаёмых па цзнах, у некалькі разоў ніжэйшых за рынкавы кошт жылья», — патлумачылі ў КДБ. Будаваў гэтыя дамы менавіта «УКБ Гомельскага гарвыканкама», у тым ліку з прылігненнем бюджэтных сродкаў. У даныяненні да чатырох кіраўнікоў прадпрыемства УКДБ па Гомельскай вобласці заве-дзена крымінальная справа па ч. 2 арт. 425 КК (пervaшынне ўдэды аб службовых паўнамоцтваў, учыненае з карыслівай або іншай асабістай зацікаўленасці). Справа перададзена ва ўпраў-ленне Следчага камітэта па Гомельскай вобласці. На 1 студзеня 2011 года ў Гомелі ў чарзе на паліцэйныя жылльёвыя сямі стаялі 54 тыс. 685 чалавек, у тым ліку 342 шматдзетныя сям’і.

Кар. БЕЛТА.

НА БЯЛІЗНУ Ў ЦЯГНІКАХ ЗМЯНЯЕЦЦА КОШТ

З 15 жніўня змянецца кошт камплекта бялізны ў цягніках фар-міравання Беларускай чыгункі. У плацкартным і кузпінным вагонах (акрамя фірмовых цягнікоў) ён складзе 7 тысяч рублёў, у плацкартным і кузпінным вагонах фірмовых цягнікоў — 8 тысяч рублёў, у вагонах «СВ» усіх цягнікоў — 12,5 тысячы рублёў. У прэс-цэнтры магістралі нагадалі, што ў кошт праязных дакумен-таў на праезд у міжнародных пасажырскіх цягніках, прычпалных і бесперасадчных вагонах фарміравання Беларускай чыгункі кошт пасяельнай бялізны ўключаецца. Пры руху пасажыраў ва ўнутрырэспубліканскіх зноснах сэрвісья паслугі, у тым ліку па-сеельныя рэчы, індывідуальныя санітарна-гігіенічныя камплекты прадстаўляюцца правадніком вагона па жаданні пасажыра. Аплата паслуг, у тым ліку за камплект пасяельнай бялізны, у цягніках фарміравання іншых дарог выдзецца ў нацыянальнай валюце краіны прыналежнасці вагона.

ЦІ ДАЛЁКА ДА ТАЛІНА?

Дзяржаўнае прадпрыемства «Мінсктранс» папярэджвае паса-жыраў пра магчымую затрымку ў дарозе аўтобусаў, якія выкон-ваюць рэйсы па маршруце «Мінск — Талін». Доўжыцца такая сітуацыя, як мяркуецца, можа да 15 кастрычніка. Яна звязана са змяненнем (павелічэннем) працягласці маршруту на ўчастку Верхнядзвінск — аўтадарожны пункт прапуску «Урбань» з-за часовага закрыцця аўтадарожнага пункта прапуску «Грыгароў-шчына», размешчанага на беларуска-латвійскай мяжы. Да вы-шкінаванай даты там плануецца весці рамонтныя работы.

ПАКІНУЎ БЕЗ СВАТЛА ЧАТЫРЫ ВЁСКІ

У Любачын раёне паблізу вёскі Дарасіно каля трох гадзін ночы вадзіцель аўтамабіля «ВАЗ-2104» на прасёлкавай дарозе не справіўся з кіраваннем, у выніку чаго аўтамабіль са-тукнуўся з жалезабетоннай апорай лініі электраперадач. Як сказаў галоўны спецыяліст цэнтра прапаганды і навуачныя працы Мінскім абласным упраўленні МНС Аляксей Рак, у выніку ад электразабеспячэння былі адключаныя чатыры населеныя пункты Урзэчка сельсавета — больш за 320 падворкаў. Праз гадзіну электразабеспячэнне было адноўлена па рэзервовай лініі. Кіроўчух з легкавіка выратавальнікам давялося даста-ваць з салона пры дапамозе гідраўлічнага інструменту. З траўмамі рознай ступені цяжкасці яго шпіталізавалі.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь выказваюць глыбокае спачуванне старшын Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па жыллёвай палі-тыцы, будаўніцтве, гандлі і прыватызачыі Палянян Галіне Уладзіміраўне ў сувязі з напаткаўшым яе вялікім горам — смерцю маці.



Фота Надзеі БУЖАН.

цы ён выконваў падыход на прысяданне з вагой у 240 кг і адчуў шчаўчок у назе... Больш даталёва пра пашкоджанне скажа даследаванне, але цяжкаатлет не можа нават нармальна абперціцца на нагу.

Адсутнасць Арамнава на Алімпіядзе — стра-та для Беларусі вялікая

Зямля просіць чысціні

Пытанні навіядзення парадку на зямлі і добраўпарадкавання населеных пунктаў, а таксама рэкультывацыі парушаных зямель, прадастаўлены ў часовае карыстанне, разгледжаны на выязным пасяджэнні Мінскага абласнога выканаўчага камітэта ў Вілейскім раёне.

— Добраўпарадкаванне населеных пунктаў трэба ўспрымаць як сукупнасць мерапрыемстваў для стварэння зручных, здаровых і культурных умоў жыцця людзей. У развіццё населеных пунктаў укладваюцца вялікія сродкі, але па выніках рэспубліканскага агляду санітарнага стану і добраўпарадкавання за апошнія два гады ў пераможцы выйшлі толькі два раёнцэнтры Міншчыны — Мар'іна Горка і Маладзечна. Для параўнання: на Гомельшчыне прызнаваліся лепшымі 11 населеных пунктаў, на Магілёўшчыне — 6, на Гродзеншчыне — 4, — канстатаваў старшыня Мінблвыканкама Барыс Батура.

У гэтым, на думку губернатара, пралікі архітэктараў, дызайнераў. «Альпійскія горкі» — гэта добра. Але кожнае паселішча павіна мець сваё, адметнае, аблічча. Ёсць прэзэнці і да стану палігоны для адходаў. Не ўсюды наведзены парадка на могілках. А прычына перш за ўсё ў тым, што ў іх няма гаспадара. На Міншчыне больш за 2 тыс. 200 сельскіх пагостаў. Толькі 89 з іх перададзены на баланс жыллёва-камунальных службаў. Праблема ўсплывае на паверхню менавіта таму, што іх разнастайнасць адпавядае. Прынамсі, з 22 раённаў валасці па колькасці скаргаў у лідарах Мінска раён.

«А гэта значыць, што ўлады марудна рэагуюць на звароты і, больш за тое, навучыліся іх «адрываць»», — заўважыў Барыс Батура. Разам з тым, найбольш уважліва ставяцца да патрэб наведвальнікаў у Клецкім, Уздзенскім, Чэрвеньскім, Валожынскім раёнах.

Сёлета ў першым паўгоддзі на 6% знізілася колькасць зваротаў грамадзян па пытаннях добраўпарадкавання. А вось нараканняў з нагоды аховы навакольнага асяроддзя павялічылася ў 2,7 раза. У прыватнасці, людзей хвалюе дазвол на выкарыстанне падвясных рухавікоў на суднах Вілейскага вадасховішча, будаўніцтва комплексу па вытворчасці пральных сродкаў у Мінскім раёне, узвядзенне ў Слуцкім раёне завода па перапрацоўцы смецця. Колькасць зваротаў па рамонце і ўтрыманні дарог таксама ўзрастае на 22%, у тым ліку толькі з Мінскага раёна іх паступіла 64.

— Абласны план мерапрыемстваў па навіядзенні парадку на зямлі і добраўпарадкаванні населеных пунктаў мае вузкую накіраванасць, — падкрэсліў губернатар. Гэтая справа прадугледжвае комплекс мер: паліпашэнне мастацка-эстэтычных якасцяў паселішчаў, прыроднага ландшафту, жылёй забудовы, транспартнага і інжынернага абслугоўвання насельніцтва, аздаравлення гарадскога асяроддзя і шмат іншага. Акрамя таго, больш увагі надаецца добраўпарадкаванню гарадскіх тэрыторый, часта — ва ўрон вёсцы.

Удзельнікі пасяджэння азнаёміліся з добраўпарадкаваннем тэрыторыі аграгарадка «Куралец», аб'ектаў сацыяльнага, культурнага прызначэння. На яго будаўніцтва пайшло 14,5 млрд рублёў. У пасёлку заасфальтаваны ўсе вуліцы, тратуары, зроблены бардзюры. Надаюна заманілі электрычныя слупы, павесілі новыя ліхтары і энергазберагальныя лампачкі. Акрамя таго, усталявалі новыя ачышчальныя збудаванні ў школе, дзіцячым садку, капітальна адрамантавалі амбулаторыю, магазін, Дом культуры, — расказаў гасціям старшыня сельскага Савета Віктор Уліцкі. — Але самае галоўнае — мы захаваў даўня будынік у першапачатковым выглядзе.

Як заўважыў губернатар, спраўды зроблена многа прай адкрыцці аграгарадка ў 2007 годзе, ды ў далейшым яго развіццё затармазілася. Напрыклад, добра, што правалі новае вулічнае асвятленне, але трэба было не шкадаваць грошай на больш сучаснае і эстэтычнае. «Вілейскі раён не на апошнім месцы па ўзроўні добраўпарадкавання. Але як паказаў выязны выканкам, адны сельскія саветы працуюць добра, іншыя апусцілі рукі. Каб сталічны рэгіён стаў прыбавным, меў свой імідж і адметнае аблічча, патрэбна сістэмная работа», — сказаў старшыня аблвыканкама.

Сёння да якасці добраўпарадкавання прад'яўляюцца іншыя, больш высокія патрабаванні. Дарэчы, да абслугоўвання жыллёвага фонду і добраўпарадкавання трэба прыцягваць альтэрнатыўныя арганізацыі. Вельмі важна, каб у гэтым актыўна ўдзельнічалі органы мясцовага самакіравання, калектывы, вучні і студэнты, прадпрыемальнікі, самі жыхары.

— Аднаасова будучы выкарыстанні дадатковыя стымулы для добраўпарадкавання ў раёнах. Напрыклад, адным з такіх стане адноўленае абласное свята «Дажынкі», — засяродзіў увагу прысутных губернатар. Акрамя таго, Барыс Батура прапанаваў абвясціць на Міншчыне наступны год годам навіядзення парадку і добраўпарадкавання. Перш за ўсё таму, што ў 2014-м у Беларусі пройдзе чэмпіянат свету па хакеі, і большасць гасцей будзе знаходзіцца ў сталіцы і на Міншчыне.

На думку старшыні Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Уладзіміра Андрэйчанкі, у цэлым у краіне і, у прыватнасці, на Міншчыне рэалізуюцца многія праграмы, якія паліпаляпшаюць камфортнае пражыванне і дабрабыт людзей. Такія, як укараненне дзяржаўных сацыяльных стандартаў для абслугоўвання насельніцтва, добраўпарадкаванне і будаўніцтва дарог, развіцця аграгарадкаў, рэканструкцыі і ўзвядзенне новых жылёгадоўчых фермаў. Над гэтым варта больш працаваць органам мясцовага самакіравання, дэпутатам.

— Цяпер у Палаце прадстаўнікоў ідзе разгляд праекта Кодэкса «Аб нетрах», — паведаміў Уладзімір Андрэйчанка. — Мы будзем уносіць туды значныя змяненні. У прыватнасці, прапанову па выпрацоўцы гравійна-пясчаных кар'ераў з 2 да 5 метраў. Гэта дазволіць падоўжыць тэрмін іх выкарыстання і скараціць колькасць.

Па словах Уладзіміра Андрэйчанкі, на Міншчыне трэба больш актыўна развіваць прадарожны сэрвіс, экалагічны турызм, аграздзібы. «Заканадаўства настолькі спрошчана, што не патрабуе ніякіх затрат, акрамя заявы ў сельскі Савет і ўнясення падатку ў памеры адной базавай велічыні на працягу года», — адзначыў ён.

Уяўленне аб стане прадарожнага сэрвісу ў Вілейскім раёне гасці атрымалі, наведваючы комплекс «Украінскі дворык», які знаходзіцца на шашы ў кірунку Мядзела. У кавярні дзве залы — абедзенная і банкетная. Ёсць невялікая гасцініца на 14 месцаў. Яго гаспадыня Людміла Шушкевіч пераехала на радзіму мужа з Украіны. «Спаздзіёмся, што наш дворык з цягам часу набудзе статус не толькі прадарожнага, але і турыстычнага. Мы зробім усё неабходнае, каб сядзі заглядалі не толькі тыя, хто спыняецца на трасе, але і замежныя гасці, што наведваюць Беларусь», — кажа жанчына.

Так, сапраўды, тут парадка, чысціня, радуе вока вонкавае аздабленне комплексу. А вось памочнік Прэзідэнта, галоўны інспектар па Мінскай вобласці Мікалай Іванчанка адзначыў, што ў вобласці ёсць яшчэ аб'екты, дзе праціглы час адсутнічае элементарны парадка. У сувязі з гэтым ён прапанаваў стварыць банк звестак такіх суб'ектаў гаспадарання.

Хвалюе таксама праблема распаўсюджвання баршчэўніку Сасноўскага. У некаторых раёнах створаны спецыялізаваныя брыгады па знішчэнні гэтай ядавітай расліны. Разам з тым, агульная плошча яе пашыраецца. У выніку дэталёвага абследавання раёнаў выяўляюцца ўсё новыя месцы. Напрыклад, у параўнанні з мінулым годам колькасць яго папуляцыі павялічылася на 16 месцаў. У 7 разоў узрасла плошча ва Уздзенскім раёне і зараз займае больш за 28 гектараў. Найбольш засмечаны гэтай інвазіяй раёны Мінска, Дзяржынскі і Слуцкі раёны. Тэрытарыяльнымі органамі Міністэрства прыроднага рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя выданыя 273 прадлісаныя землекарыстаўніцкія аб'екты, каб неабходнасці прыняцця мер па знішчэнні баршчэўніку, складзена 25 пратаколаў аб адміністрацыйных парушэннях. Аднак да канца года так і не вырашана.

Тачына ЛАЗОУСКАЯ.

Ёсць пытанне

Страсці вакол смеццеравода

Генадзь АЛЯКСАНДРАЎ

Пасля таго, як смуродны смеццевы пах у дзвяці-навархоўку на Юбілейным бульвары ў Мадэлье стаў распаўсюджвацца па ўсім пад'ездзе, забраўшыся нават у шахту ліфта, жыхары дома сабраліся на сход і настанавілі адмовіцца ад выкарыстання смеццераводаў. І аб'ядналіца без іх ужо тры гады.

Але часцей за ўсё рашэнне заварыць люкі смеццеравода прымаюць навасельцы. Спачатку — для таго, каб не засмечваць «трубу» будаўнічымі адходамі, пакуль не прывядуць кватэры ў парадак. А затым насельнікі новабудуля альбо вырашаюць «раскансерваваць» гэтыя збудаванні, альбо пакінуць заваранымі, каб пазбегнуць бруду і непрыемнага «водару» у пад'ездзе.

— Да перасялення жыву ў «панэльцы» са смеццераводам, — распавядаў Мікалай са шматпавярхоўка па праспекце Шміта. — Выйдзеш з кватэры на лесвічную пляцоўку — смурод, валяюцца бананавая лупіна, асколкі бутэлек, паперкі і іншае шалупіна. Бачыш нават, як суседка ў смеццеравод пракіснула суп зліваўка! За люк страшна ўзяцца! Увогуле, пасля таго, як усяліліся ў новы дом, доўга думалі-меркавалі, але вырашылі не размураваць заваранні на час рамонт смеццераводаў. І не шкадуем! Данесці пакет са смеццем да кантэйнераў у двары — не праблема. Затое ў пад'ездзе чыста!

З аднаго боку, усе прызнаюць: смеццеравод — вельмі зручная рэч. Тулаць па двары да бліжэйшага смеццевага бака (ды яшчэ ўзімку!) — задавальненне ўсё-такі не з прыемных. А тут — выйшаў у талачках на лесвічную пляцоўку, выкінуў адходы ў «дзірку» — і справе канец. Усё выдатна, пакуль ад смеццераводаў не пачынае дрэнна пахнуць... Плюс шум і грукат, калі пляскаюць вецкам, скідаюць слоікі, а то што-небудзь пацяжыць. І не дай Бог, калі тыхосці здурю шпурне ў «прыёмнік» непатушаны недакуркі! (Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ПАД ЗНАКАМ ДАПАМОГІ



Марына БЕГУНКОВА

Лета — гарачая пара, час працы на прысядзібных участках. На вёсцы гаспадарку трымаць ды за градамі даглядаць — першая справа. Нават тыя бабулі, якім і хадзіць часам цяжка, хоць адну-дзве градкі ды і пасадзяць, а даглядаць і сіл няма. Вось і прыходзяць на дапамогу сапраўдныя, якія і сена нарыхтоўваюць, і бульбу прапалоўваюць... Як спраўляюцца з гэтым сацыяльныя работнікі на Валожынскай зямлі — у рэпартажы «Звязды».

У першай хаце, што ў вёсцы Бабровічы, нас сустракаюць «пад кустом»: сацыяльны работнік Наталля Макей збірае ягады. — На кампот! — задаволена кажа Зінаіда Піліпаўна, да якой на працу Наталля кожны дзень ездзіць з Валожына (фота 1). А вось у хаце Ажэўскай з вёскі Цімкавічы сёння — «агурковы дзень» (фота 2). — Алачка, дачушка, да нас прыехалі! — па-ін-

шаму Лілія Ажэўская «свайго» сацыяльнага работніка Алу Русіновіч і не называе. Ярка пачынаецца дождж, і мы забягаем у хату. Лілія Мікалаеўна тым часам адрозва выносіць вердыкт: «Алачка на сваім месцы. Умее пагаварыць, угаварыць, з дэдам майм ладзіць! Калі дзед бабу не слухае, то яе паслухае. Вы не думайце, мы, старыя, не мёд. Да кожнага падыход патрэбны. Вось да нас Ала знайшла — вось гадоў разам!

У Алімпіяды Васільеўны з вёскі Белякі бяды: зламала нагу. Таму зараз уся гаспадарка на плячах сацыяльнага работніка Святланы Жук. І вады прынесіць, і падлогу падмеціць. А галоўнае — агарод прапалоўць! І закаткі розныя падрыхтаваць. (Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ТОЛКІ ЛІЧБЫ:

На 1 ліпеня 2012 г. надомным абслугоўваннем аддзялення сацыяльнай дапамогі на даму Валожынскага тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва ахоплены 1888 адзіночкі і адзінока пражываючых сям'яў. Бясplatна абслугоўваюцца 207 чалавек. Надомным абслугоўваннем ахоплены 300 населеных пунктаў.

ЦВЯРОЗЫ ЛАД ЖЫЦЦЯ

Апошняя кропля

Ілона ІВАНОВА

Барацьба з п'янствам — гэта насамрэч не шалёная атака з правільнымі лозунгамі наперавес, а штодзённая карпатлівая праца, часам агідная і ўвесь час нудная, але нязменна карысная.

Час і «чарніла»

Магілёўская вобласць вядзе барацьбу з танным і асабліва шкодным алкаголем не на словах, а на справе. У крамах абмежаваны продаж плодова-ягаднага віна, якое народ здаўна трапіна называе «чарнілам»: яго не магчыма набыць у час абеду і ўвечары. Уведзены такія парадка яшчэ летась, але ўжо сёлета былі ўнесены змяненні: час продажу гэтай віна скарацілі яшчэ на гадзіну, каб па дарозе з працы дадому не было спакусы хутка і аматар «раслабіцца». На ўсё пра ўсё аматарам «чарніла» толькі 5 гадзін — з 10 да 12, і потым 14 да 17 гадзін.

Паводле інфармацыі ўпраўлення гандлю, грамадскага харчавання і бытавых паслуг Магілёўскага аблвыканкама, сёлета за паўгода ў параўнанні з адпаведным леташнім перыядам, спажыванне плодова-ягаднага віна ў рэгіёне скарацілася на 30%. Праўда, гандаль пры гэтым не нясе страты, бо павялічавецца спажыванне гаролкі. Але ўсё ж працэс лічыцца правільным, таму што памяншаецца спажыванне няяскаснага алкаголю.

— Гандаль гатовы пайсці на недаатрыманыя прыбыткі, але ўсё ж такі падтрымаць аздараўленне нацыі, — сказала намеснік начальнік абласнога ўпраўлення гандлю Ірэна КАРАТКЕВІЧ.

Падобныя абмежаванні цяпер працуюць і ва ўсіх сельскіх раёнах вобласці. Гэта частка рэгіянальнай комплекснай праграмы па барацьбе з п'янствам і алкагалізмам. У некаторых месцах пайшлі на яшчэ больш жорсткія меры. Напрыклад, у Шклоўскім і Бялыніцкім раёнах у некаторых вёсках увогуле спынена рэалізацыя «чарніла», алкаголь не прадаюць у пэўных пунктах грамадскага харчавання, забаранілі продаж спіртных напояў людзям у працоўным адзенні і тым, хто пастаўлены на ўлік нарколага. І гэта яшчэ не ўсё. Праўда, у гандля ўжо з'явіліся пытанні: а наколькі гэта адпавядае закону?

— Такі эксперымент праводзіцца, але на кароткі пражывае час, — паведаміў кіраўнік абласнога ўпраўлення гандлю Алег БУЯНУА. — Пакуль што да 10 жніўня, а потым можна ацаніць вынікі і вырашыць, што будзе далей. (Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

НАВАЦЫІ ў КУЛЬТУРЫ

ПРАВЕСЦІ ВЯСЕЛЬНЫ АБРАД ТАК, ЯК РАБІЛІ НАШЫ ПРОДКІ?

А чаму б і не?

Адшукаць папараць-кветку ды завесці карагод. Паўдзельнічаць у беларускіх гульнях. Даведацца пра святы і абрадавыя дзеянні. Правесці вясельны абрад так, як рабілі нашы продкі. Адчуць беларускі каларыт падчас апрацоўкі хлеба... Гэтыя і іншыя капрызы за вашы грошы прапануе Лідскі раённы цэнтр рамёстваў і традыцыйнай культуры «Спадчына».

Гэтыя паслугі вельмі запатрабаваныя на Лідчыне. Прыходзяць сюды наведнікі, каб далучыцца да беларускай культуры. Для іх — шматлікія праекты, майстар-класы, выставы. І каштуе такое задавальненне зусім танна. Наведца, напрыклад, выставы «Беларуская хата» ці «Традыцыйныя рамёствы» падлетку аб'ядзецца ўсяго ў 1500 рублёў, а даросламу — толькі на тысячу больш. А за паслугі экскурсавода трэба заплаціць 15 000. Хіба сёння гэта грошы?

— Асабліва карыстаецца попытам паслуга пад назвай «Вяселле пад покрывам спадчыны», — расказвае дырэктар Лідскага раённага цэнтру рамёстваў і традыцыйнай культуры «Спадчына» Алена Шчэліна. — Вясельны абрад суправаджаецца шматлікімі рытуальнымі дзеяннямі. Мы прапануем жаніху самому змалоць муку ў старажытных жорнах, а нявесце — саткаць кавалак палатна і ў знак згоды і кахання разам з бутэляй з жытам, абв'язанай поясам, падарыць малодму. Гэты сумесны праект з цэнтральным Домам культуры, які распрацоўвае сцэнарый і забяспечвае нас музычным калектывам, каштуе 500 тысяч. Для дзяці і дарослых,

які хочучь навучыцца рамёствам, арганізуюцца спецыяльныя курсы. За Вр30 000 супрацоўнікі цэнтру навучаць ганчарства, пляценню з саломы, дэкаратыўна-прыкладнаму мастацтву, шыццю з абрэзкаў тканіны. А паглядзець тэатральны імпрэзы можна за Вр3000 і 4500 — у залежнасці ад колькасці наведнікаў.

— Праз платныя паслугі мы выконваем план даходаў, які зацвярджаецца Міністэрствам культуры Беларусі, — зазначае начальнік аддзела культуры Лідскага райвыканкама Уладзімір Самсонаў. — Згодна з праграмай развіцця культуры на перыяд 2010—2015 гг., план павінен складацца 105%, але абласное ўпраўленне культуры арыентуе нас да 110%. І трэба сказаць, што ўжо на працягу некалькіх гадоў мы не толькі паспяхова спраўляемся з пастаўленай задачай, а нават і перавыконваем яе.

Даходы ад паслуг, якія прапануевае цэнтр рамёстваў, — толькі кропля ў моры. Дзякуючы ўзорным і народным калектывам, якіх у Лідзе шмат, добры прыбытак прыносіць і канцэртная дзейнасць, якая ахапіла ўвесь рэгіён. Калі раней канцэрты праводзілі толькі калектывы дамоў культуры і клубуў, то зараз свае творчыя калектывы створаны і на базе музычнай школы мастацтваў, яны выявляюць з канцэртамі не толькі ў навуцальных ўстановах ці на прадпрыемствах, а і занялі «нішы» санаторыяў і дамоў адпачынку. Вялікай падтрымкай з'яўляецца арганізацыя і правядзенне розных свят, спектакляў і шоу-праграм.

Ёсць у Лідскага раёна і свая «фішка» — правядзенне фестывалю і конкурсаў на платнай аснове. Пачынаюць з 1993 года, раённы Дом культуры ўпершыню ў вобласці пачаў праводзіць конкурсы прыгажосці. Галоўны цэнтр культуры на Лідчыне можа пахваліцца і самастойна распрацаванымі фестываламі — дзіцячым эстрадным творчасці «Зорны дождж», дзіцячай харэаграфічнай творчасці «Крышталны чаравічак», бальных

танцаў «Лідская феерія», дзіцячага цыркавага мастацтва «Калейдаскоп талентаў», электрагітарнай музыкі «Срэбраная гара».

— Безумоўна, на адных дыскацеках, як гэта было раней, вялікіх грошай не заробіш, — працягвае Уладзімір Самсонаў. — У апошні час моладзь вельмі мала наведвае дыскацеку, асабліва ў сельскай мясцовасці. Па-першае, гэта звязана з тым, што падлеткам да 18 гадоў пасля дзесяці гадзін вечара нельга знаходзіцца на вечарах адпачынку. Па-другое, зменшылася колькасць моладзі, якая вучыцца ў мясцовых сярэдніх школах. А для таго, каб дыскацека адбылася, трэба прыкладна чалавек 30. Таму моладзь з усёго рэгіёна стэлефануваецца, збіраецца ў адной вёсцы і танцуе. Атрымліваецца, што прыкладна раз на месяц, асабліва на святы, можа адбыцца паўнаватарская дыскацека. У горадзе з гэтым, вядома, праблем няма.

Каб эканоміць бюджэтныя сродкі, бесперапынна працягваюцца і аптымізацыя ўстаноў культуры. Зараз, напрыклад, у рэспубліцы разглядаецца пытанне аб'яднання школьных бібліятэк з бібліятэкамі аддзела культуры ў сельскай мясцовасці. Атрымліваецца, што дзве бібліятэкі ў аграгарадку ці ў вёсцы — гэта ўжо звыш нормы.

— За першы квартал гэтага года раённым Домам культуры было праведзена 215 мерапрыемстваў, з якіх 117 — на платнай аснове, — прыводзіць статыстыку мастацкі кіраўнік Лідскага раённага Палаца культуры Алена Бурдзей. — Самымі папулярнымі платнымі мерапрыемствамі з'яўляюцца забаўляльныя праграмы, тэматычныя і карпаратыўныя вечары, а самымі прыбытковымі — танцавальныя і забаўляльныя праграмы для дзяцей і падлеткаў, спектаклі ўзорнага тэатра «Какос» і народнага драматычнага тэатра, зборныя канцэрты праграмы. У сярэднім гадзіны канцэрт у нас каштуе мільён-паўтара. Нярэдка нашы гасці — зоркі беларускай і расійскай эстрады ці тэатра.

У раёне працягваюцца ўкараненне новых форм работы ў сферы культуры. І гэта звязана не толькі з павелічэннем аб'ёму платных паслуг. У першую чаргу, усё робіцца для таго, каб лічбам не было часу сумаваць, каб яны ўсебакова развіваліся, рэалізавалі сябе і далучаліся да беларускай культуры.

Вераніка КАНЮТА.
Фота Ліліі ЛАПШЫНОЎ і з архіва Лідскага цэнтру рамёстваў і традыцыйнай культуры «Спадчына».



Фота: Марына БЕГУНКОВА



У руках Андрэя КАНЦАВОГА кавалак гліны ў Лідскім цэнтры рамёстваў і традыцыйнай культуры «Спадчына» ператвараецца ў прыгожую вазачку.

Страсці вакол смеццеправода

(Заканчанне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Па нормах, неабходна штодня прыбіраць смеццепрыёмную камеру, раз у тыдзень праводзіць яе вільготную уборку, раз у месяц мыць і дэзынфіцыраваць кантэйнер... Ну, а ствол смеццеправода, на сценках каго асядае ўсялякі бруд, камунальнікі чысцяць, дэзынфікуюць хлоркай па меры неабходнасці. Толькі як вызначаецца гэтая неабходнасць — таямніца, пакрытая цемрай. Для якаснай працы ствалоу, прызналіся мне ў раённым ЖРЭУ, неабходна дарагое абсталяванне, а сродкаў на яго набыццё няма. Праўда, з'яўляюцца нейкія прыватныя фірмы, якія прапануюць прачысціць ствол за кошт саміх жыхароў...

— А не заўважалі, што, як бы вы ні мылі смеццевае ядро, усё роўна не выдзіце спецыфічны пах? — сказаў адзін са спецыялістаў. — Гэтак жа, па вялікім рахунку, і са смеццераводам...

Невыпадкова Заходняя Еўропа на дух не успрымае гэтую выгоду цывілізацыі. Агульнавядомы факт: як толькі Усходняя Германія аб'ядналася з Заходняй, усё смеццераводзі ў шматпаверхавых кватэрах ГДР былі завараны. У тым ліку і таму, што там даўно практыкуюць паасобны збор бытавых адходаў — паперы, шкло, пластыка. А паколькі смеццеравод — вораг такога сартавання, то, у прынцыпе, і нашы камунальнікі вельмі не супраць адсыці ад гэтых збудаванняў. Тым больш, не ўтойваючы яны, што выдаткі на іх абслугованне не акупляюцца (жыхары плацяць толькі за вываз смецця). Не заўсёды атрымаецца і свочасова яго вывезці. Смеццераводзі, дарэчы, прасцей пад'ехаць да кантэйнернай пляцоўкі, куды сціскаюцца адходы ад некалькіх дамоў, чым прабірацца паміж прыпаркаванымі легкавушкамі да кожнага пад'езда (мэнавіта з-за праблем з транспартам «падыходамі» былі завараны смеццераводзі ў некалькіх пяціпаверхавых 11-га ЖЭУ ў Магілёве). Ды і ў пад'ездах — чысцей і цяплей...

У суседнім Гомелі, напрыклад, яшчэ некалькі гадоў таму заварылі люкі амаль усіх смеццераводаў. І зараз з улікам досведу гамячана камунальнікі, па распадарванні Мінжылмагса, ва ўсіх гарадах краіны праводзяць сходы з жыхарамі, каб высветліць іх стаўленне да гэтых прылад. Галоўны довад на карысць іх закрывання, вядома ж, — неабходнасць сартавання бытавых адходаў. Праўда, у Магілёве гэтая

функцыя нібыта ўскладзена на нядаўна пабудаваны смеццерапрацоўчы завод...

— За два апошнія месяцы правялі 67 сходаў у дамах — ні на адным люку не пажадалі адмовіцца ад смеццеравода, — паведаміў начальнік аддзела Кастрычніцкага ЖРЭУ Магілёва Віктар Бялясаў. — Як гэта, маўляў, без яго ў сучасным доме? Хоць былі і іншыя меркаванні... Сёння з 243 дамоў нашага ЖРЭУ ўсяго ў 32 не працуюць смеццераводзі — па розных прычынах. У асноўным адмовіліся ад іх выкарыстання жыхары шэрагу новых дамоў... Усё залежыць ад культуры людзей. Я жыў у дзевяціпаверховым, дзе ніхто на смеццеравод не скардзіў. Таму што акуртатна ім карыстаюцца, не сціскаючы ў ствол буйнагабарытныя адходы. А дзесці жыльцы раскідаюць смецце, і яно валіцца. Праблема не ў тым, што лепш — смеццеравод або кантэйнерная пляцоўка, — трэба акуртатна выкідаць і свочасова прыбіраць смецце, тады усё будзе ў парадку... Калі жылцэ выкідае абгорты, недакуры, пластыкавыя бутэлькі і іншыя адходы ў фортку, наўрад ці ён панясе іх выкідаць у смеццевае бакі! Абсталяваць кантэйнерную пляцоўку, дарэчы, няпроста: па правілах, яна павінна знаходзіцца мінімум на 20 метраў ад бліжэйшага акна. Далей трэба заказаць праект будучай пляцоўкі і ўзгадніць яго з выканкамам, знайсці грошы на будаўніцтва... Дадам, ёсць і праблемы з кадрамі прыбыральшчыкаў, дворнікаў: знайдзі яшчэ людзей, якія згодны за мільён рублёў у месяц з брудам вадаццка! Вядома, мы кантралюем працу прыбыральшчыкаў, але за ўсім цяжка прасачыць.

Меркаванні «задняпроўскіх» старажылаў аб тым, што усё ж лепш — смеццеравод або кантэйнерная пляцоўка, — падыліліся. «Лепш выносіць смецце ў бакі, — упэўненыя маладыя мамы, якія гулялі са сваімі малымі ў двары дома па бульвары Непакораных. — У нашым пад'ездзе каля кожнага смеццераводнага люка куча смецця, смурод — невыносны, дыхаць няма чым. Смеццеравод часта засмечваецца, да пад'езда падыходзіш — ад камеры, дзе бак стаіць, таксама нясе так, што хоць не са заціскай. Бамжы, «алкаш» туды вечна швэндаюцца. «Памыйніца» атрымаецца непасрэдна ў доме!».

— Як жа без смеццеравода? — спалочалася бабуля, якая сядзела на лаўцы каля пад'езда дома 48 б па праспекце Шміта. — Да бакаў далакватаў.

а я інвалід II групы. «Зачыняць» смеццеравод — скардзіцца будзем. У нас у доме чыста, дворнік добра прыбірае. Вось толькі дзверы смеццепрыёмнікаў закрываюць на замок трэба: бамжы там «патрэбу» спраўляюцца...

Паводле слоў загадчыка аддзялення камунальнай гігіены МЗГЭГ Аксаны КРУМКАЧЫНАЙ, скаргаў, звязаных са смеццераводам, менш як 5% ад агульнай колькасці. Але нядаўна адна з іх стала прадметам разгляду на пасяджэнні гарвыканкама. Навасельцы шэрагу дамоў па вуліцы Цярхоіна вырашылі заварыць смеццеравод на час уладкавання кватэр. А потым пачалі сціскаць да таго, каб і зусім адмовіцца ад выкарыстання гэтых «сцёкаў». Але смуродная смеццевага бакі пачоб з пад'ездамі не задавальнялі жыхароў першых паверхаў...

— І мы апынуліся паміж двух агнёў, — наракае Андрэй Караткевіч, дырэктар недзяржаўнага ТДА «Камунальнік», які абслугоўвае гэты дом. — Калі людзі не хочуць карыстацца смеццераводам, значыць, трэба будаваць кантэйнерную пляцоўку. Але ж і грошы на гэта ніхто даваць не хоча... Словам, выконваем загад санслужбы — здымаем люкі.

Дарэчы, у «Гігіенічных патрабаваннях да ўстаноўлення, абсталявання і ўтрымання жылых дамоў», зацверджаных Міністэрствам аховы здароўя, абавязковая наяўнасць смеццеравода не прапісана. І калі ўласнікі кватэр пажадаюць ад іх пазбавіцца, чынці перашкоды ім не павінны. Але калі хоць адзін чалавек у пад'ездзе выказваецца супраць «замарожвання», прытым што каля дома не абсталявана кантэйнерная пляцоўка, якая адпавядае санітарным нормам і патрабаванням, — заварыць люкі забаронена.

Карацей, колькі людзей — столькі і меркаванняў. А ў Маскве, між іншым, большасць «элітак» будзеца па індывідуальных праектах без смеццераводаў. У нас жа, па будаўнічым стандарце, у жылых дамах вышыней больш як 11,2 метра ад зямлі яны павінны быць — і ўсё! Хоць кошт работ атпачваюць будучыя жыхары. І калі потым яны адмаўляюцца ад смеццераводаў, то атрымаюцца, што частка жылываца крэдыт вылітае ў трубу, і што будучыя навасельцы перапачваюць за «квadrat» жыцця. Ці не лепш у такім выпадку прадугледжваць будаўніцтва смеццевага «кропак» на стадыі праектавання дамоў з улікам пазіцыі жыхароў?..

НА АСАБЛІВЫМ КАНТРОЛІ

КАЛІ РАЗАЛЮЮЦА МАЛОЧНЫЯ РЭКІ?

Рэканструкцыя малочнааварных фермаў павінна быць цалкам завершана ў кастрычніку. Менавіта на гэтым акцэнтаваў увагу мясцовых кіраўнікоў губернатар Мінскай вобласці Барыс Батура падчас выязнога пасяджэння аблвыканкама.

Сёлета на Міншчыне трэба рэканструаваць 324 МТФ. Але толькі пятая частка з іх мае больш за 50-працэнтную гатунасць, а на 75% падрыхтаваны ўсяго 22 фермы. Нават тыя сродкі, што выдзелі аблвыканкам, асвоены менш чым напалову.

Каб свочасова ўвесці аб'екты ў эксплуатацыю, неабходна паскорыць тэмпы работ, а значыць, прыцягнуць дадатковыя працоўныя рэзервы: у прыватнасці, рабочых па найме, так званых «шабашнікаў», студэнтаў будаўнічых атрадаў. «Але штомесячная зарплата плата ў іх павінна быць не менш за сярэдняю ў будаўнічым галіне — а гэта 4 мільёны», — заўважыў Барыс Батура.

Удзельнікі выязнога выканкама наведлі Капыльскі раён. Тут на 24 МТФ, дзе вядзецца рэканструкцыя, плануецца дадаткова паставіць 2000 кароў, што дазволіць прыбавіць у надоях. «У мінулым годзе надалі 83 тыс. тон малака, а сёлета плануем 93 тысячы, — паведаміла першы намеснік старшыні — начальнік упраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання Капыльскага раёвыканкама Ірына Кісяля. — Адна ферма будзе здадзена ў жніўні, 3 — у

верасні, 16 — у кастрычніку і 4 — у снежні». На што губернатар запярэчыў, што да студзеня ў памяшканні павінна быць пастаўлена жывёла. Ён даручыў усім зацікаўленым асобам распрацаваць дакладны графік пастайкі дальняга і халадзільнага абсталявання, а таксама план па запусценні фермаў жывёлай.

У гаспадарках Любанскага раёна таксама поўным ходам ідзе рэканструкцыя, у тым ліку 12 МТФ плануецца абсталяваць новымі дальнянымі блокам і заламі. Гэта дасць магчымасць павялічыць дойны статак на тысячу галоў, а значыць, прыбавіцца і валавы надой.

Работы вядуць будаўнічыя арганізацыі раёна, замачаваныя за канкрэтнымі фермамі, а таксама брыгады, якія нанялі самі кіраўнікі гаспадарак. Штодзённа на аб'ектах працуе ў сярэднім 450–500 чалавек. Кожны панядзелак на пасяджэнні раёвыканкама аналізуем выкананне, — распавёў намеснік старшыні па будаўніцтве, архітэктуры і ЖКГ Любанскага раёвыканкама Рыгор Ільющонок.

Па папярэдніх падліках, на мадэрнізацыю комплексаў пойдзе 63 млрд рублёў, з якіх асвоена больш за 30 млрд. Па словах Рыгора Ільющока, аперацыйна быў абследаваны стан жывёлаводчых комплексаў, якім патрабавалася рэканструкцыя, непрыдатныя пабудовы знесены, падрыхтаваны будаўнічыя пляцоўкі, вывезена арганіка.

Адкрытае акцыянернае таварыства «Забалацкі» — самае буйное ў раёне. А пашырыла яго свае межы за кошт далучэння да яго суседняга — «Обчын». У таварыстве цяпер больш

за 10 жывёлагадоўчых фермаў, у тым ліку і па гадоўлі свайні.

На ферме «Барок» мы засталі дырэктара ААТ Міхаіла Вечара. Міхаіл Віктаравіч бывае на аб'екце па некалькі разоў на дзень. Менавіта тут вядзецца рэканструкцыя двух памішканняў, розных чынах на ўтрыманне 300 кароў. На днёх кароўнікі ўводзяць у дзённе, зараз тут ідзе наладка дальняга абсталявання.

— Што ж зменіцца з абнаўленнем фермы? — цікавіўся ў Міхаіла Вечара.

— Павялічыцца колькасць жывёлы, а значыць, будзем здаваць на перапрацоўку больш малака класа «экстра». Акрамя таго, увесь вытворчы цыкл стане закрытым, што выключыць непасрэдны кантакт чалавека з прадукцыяй, — тлумачыць Міхаіл Віктаравіч.

У «Забалацкім» ўводзяцца яшчэ і малочна-таварны, і свінгадоўчыя комплексы, дзе будуць утрымлівацца адпаведна 600 кароў і 24 тысячы свайні. Апошні будзе ізраільская фірма «Агрыка», якая інвеставала ў праект 15 млн еўра. У кастрычніку-лістападзе, мяркуецца, тут з'явіцца першыя «навасельцы». А затым — і камбікормавая вытворчасць, і цэх па перапрацоўцы мяса, дзе плануецца вырабіць да 8 найменнай прадукцыі. Дадам, што да 2015 года Мінскай вобласці неабходна выйсці на вытворчасць 2 млн тон малака. Рэканструкцыя фермаў дасць магчымасць дадаткова павялічыць дойны статак на 36–37 тыс. галоў. Валавы надой мяркуецца павялічыць і за кошт укаранення новых тэхналогій і сучаснага абсталявання.

Тацяна ЛАЗОУСКАЯ.

ЛЕТА ў ВЕСЦЫ...

(Заканчанне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Сёння ў вёсцы Аўгустова для сацыяльных работнікаў асобна праца — абкасіць траву на прысядзінку ўчастку ў Леанілы Сямёнаўны. Тут не абысціся без мужчынскай сілы, таму за справу бярыцца Віктар Насовіч. Нейкіх дзесцяў хвілін — і ўжо двор роўны, прыгожы. Толькі такая паслуга ў абавязковы пералік работ не ўваходзіць і за яе трэба дадаткова плаціць (адна сотка каштуе каля 18 тыс. руб.). Але пельтам усё роўна «газонакасілка» карыстаецца (фота).

— Ёсць выпадкі, калі адмовіць чалавеку проста немагчыма, — распавядае загадчык аддзялення сацыяльнай дапамогі на даму Валожынскага тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Ірына Біцяльня.

— Будуць падаць у гэтыя барозны бабулькі, але усё роўна робяць грады, — дадае інспектар па Валожынскім сельсавеце Ніна Арцоховіч. — Бываюць, праўда, і такія падапечныя, што сяджаюць па трыццаць сотак бульбы для дзяцей. Тыя раз на год завітаюць, каб мякі забраць, а сацыяльнай работнік даглядаюць бульбу, выбіваюцца з сіл... Шкада іх, таму і працуюць нашы дзятчаты «за так». Не кідаем нашых бабук, бо яны усё жыццё з гаспадаркай, па-іншаму не могуць. Ды і адзіночкі хапае, не сядзіцца дома, імкнучыся заняць сябе чымсьці, воль і ідуць у агарод.

Калі заканчваецца справа, бабулі і дзядулі



Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

просяць пабыць яшчэ крыху, каб проста сацыяльнага работніка — разуменне людзей, то часу на гэта не шкадуць.

Браворычы—Цімкавічы—Белякі—Аўгустова. Мінская вобласць.

ПАРАДАК НА ЗЯМЛІ

НЕ ТОЛЬКІ ЗНОС, АЛЕ І ДРУГОЕ ЖЫЦЦЁ

Пры навадзены парадку на зямлі на Гродзеншчыне імкнучыся не толькі знесці пустыючыя, аварыйныя, так бы мовіць, перспектыўныя дамы, але і, па магчымасці, знайсці ім гаспадару, тым самым надаўшы будынкам другое жыццё.



Фота Яраслава ВАНОКЕВІЧА.

На гэтых фотаздымках — хутар на тэрыторыі СВК «Скідальскі» Гродзенскага раёна, каля аўтамагістралі Гродна — Мінск. На адным — што зусім не цешыць вока — нейкія руіны, калі, здавалася б, далей толькі знос. Але на другім — ужо іншае: не ліквідная гэтага домаўладання, а імкненне навесці парадак.

Сітуацыя з гэтым хутарам была, пэўна, тыповая. У нашым выпадку жыццёвыя абставіны склаліся так, што ў мужчыны, які пражывае ў абласным цэнтры, праблемы са здароўем і ён не ў сілах надаваць неабходную ўвагу бацькоўскай сядзібе. А дзе няма гаспадарскіх рук, там, вядома, і занядбанне будынка, зарастанне наваколнай тэрыторыі пустазеллем. Тым не менш удалынік доўгі час не гаджаўся забраць адтуль свае рэчы. Зразумела, цяжка было развітацца з домам, нават не атрымаўшы за яго ніякіх грошай. Але сам знайсці пакупніка і аформіць неабходныя дакументы ён не мог.

Ідзі на дапамогу прыйшоў Абухаўскі сельвыканкам, які, ўжо распачаўшы адпаведныя працэдурны па зносе хутара, прапанаваў чалавеку іншы варыянт. Быў знойдзены пакупнік, удалынік даў дазвол на продаж.

— Справа аказалася даволі складанай, паколькі не была дакументальна ўзаконена перадача домаўладання ў спадчыну. Аднак мы дапамаглі ў аформленні неабходных дакументаў, і, зноў жа ў нашай прысутнасці, бакамі былі складзеныя распіскі аб папярэдняй аплаце. Пасля чаго новы гаспадар пачаў дзейнічаць, — расказвае старшыня Абухаўскага сельскага Савета Алена ПІХУН.

Доўгачакана праца на хутары толькі пачынаецца, але рука гаспадарка ўжо адчуваецца: зроблена дарога, пасаджаны сад, прыводзяцца ў парадок дом і склеп... Дарэчы, за хутарам значылася каля 60 сотак зямлі, якая, як маючы гаспадарскага клопату, зарастала хмызняком і пустазеллем. Цяпер так не будзе: новаму ўладальніку пакінулі, згодна з заканадаўствам, 25 сотак, астатнюю ён пашлоу перадалі сельгаскааператыву для ўключэння ў севазварот.

Старшыня Гродзенскага раённага Савета дэпутатаў Сцяпан АБУХОЎСКІ:

— Мы не стайм толькі на тым, каб знесці дом, які прыйшоў у заняпад і, па сутнасці, не мае гаспадару для падтрымання ў належным стане. Ёсць і іншыя шляхі, якія павінны выкарыстоўвацца мясцовымі ўладамі. Па-першае, трэба зрабіць усё магчымае, каб пе-

раканець уладальніка навесці парадок. Такім чынам сёлета ў раёне ўдалося захаваць 16 домаўладанняў. Прычым не на словах, абцаюцца, што, маўляў, буду брацца за справу, а калі ў архітэктурную службу паступілі адпаведныя дакументы па рэканструкцыі. Другі варыянт, як з вышэйзагаданым хутарам, — дапамагчы чалавеку, які па тых ці іншых прычынах не можа працаваць, у пошуку пакупніка і праходжанні неабходных заканадаўчых працэдур. І толькі калі і гэта немагчыма, дом трэба ў судовым парадку перадаць адміністрацыі на тэрытарыяльнай адзінцы для далейшага зносу, а магчыма, і продажу. Па гэтых кірунках, з улікам кожнай канкрэтнай сітуацыі, стараемся і дзейнічаць. Сёння ў раёне 84 аварыйныя дамы. Лёс 57 з іх ужо вырашаны. На парадку дня — разабрацца з астатнімі.

Нарматыўнай базы сёння дастаткова, а наша задача — фінансава падмацаваць гэтую справу. Расшэнем сесіі раённага Савета дэпутатаў кожнаму сельвыканкаму выдзяляюцца адпаведныя сродкі па розных кірунках дзейнасці, у тым ліку і што тычыцца зносу дамоў. Сёлета па гэтым артыкуле расходваўся з бюджэту выдзяляецца 76 мільёнаў рублёў. Фінансава падмацавана і звязаная з домаўладаннямі работа па дзяржаўнай рэгістрацыі зямельных участкаў, ацэнцы маёмасці і правядзенні аўкцыёнаў. А адным з найбольш затратных з'яўляюцца клопаты аб парадку на могілках. Ужо завяршаецца праца па агароджанні могілак, устаноўцы кантэйнеру для смецця. І, бадай, адна з галоўных задач — знос аварыйных дрэваў. Сёлета па гэтым расходным артыкуле мы былі вымушаны нават правесці карэкціроўку ў бок павелічэння — з паўмільярда да 800 мільёнаў рублёў. Але інакш нельга, бо аварыйныя дрэвы пагражаюць разбурэннем помнікаў.

Частка могілак перададзена на баланс падпрпрыемства жылыва-камунальнай гаспадаркі, астатнія — на баланс сельсаведаў. Але за парадак адказваюць не толькі яны, але і сельгаскааператывы, на чый тэрыторыі знаходзяцца могілкі і жыхары гэтых вёсак. Лагічна, што так жа адбываецца і са зносам дамоў, паколькі ў севазварот СВК уваходзіць дадатковая зямля.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

(Заканчанне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Гора—п'янтва

Актыўна змагацца з алкагалізацыяй прапануе Магілёўскі абласны Савет дэпутатаў.

— Я цвёрда упэўнены, што барацьбу з алкагалізмам можна і трэба весці, — упэўнены старшыня абласнога Савета дэпутатаў Уладзімір Панцохоў. — Калі нічога не рабіць, то страт ад гэтай страшнай наваль будзе яшчэ больш. Так што ўсёй грамадой трэба наваліцца і ўсімі сіламі адцягваць людзей ад гэтага грамадзянскага злачынства!

Нядаўна адбылася сесія абласнога Савета, якую прывясцілі гібелі людзей ад знешніх фактараў. Там прызналі, што ў пераважнай большасці прычынай такіх смерцёў з'яўляецца алкаголь.

— Першы метад — перакананне: трэба казаць людзям, што праблемы спіртнымі напоямі не лечыць, — падзяліўся сваім меркаваннем змагання за цявразасць лідар дэпутатаў вобласці. — Другі — асабісты прыклад. Мы з нагоды і без яе, з гора і радасці прывясціліся ставіць бутэльку на стол. А гэта неабавязкова: можна абысціся іншымі напоямі. Я гэта даўно зразумеў. І, напрыклад, апошнія два месяцы дакладна не ўжываў ніякі алкаголь.

Уладзімір Панцохоў лічыць, што трэба ўпарта шукаць формы выратавання ад гэтай праблемы — ад прафілактычных гутакра да адабраання дзяцей і перасялення. Галоўнае тут — неабяйкаваць.

— Вектар кірунку дзейнасці мы вызначылі, цяпер шукаем шляхі, — сказаў старшыня абласнога Савета дэпутатаў. — Напрыклад, не прадаваць піва на прыпынках, у кіёсках, калі бутэлька трапляе з маленькага акенца ў рукі чалавека і не відаць, якая ён узросту. Ну і грамадскія мерапрыемствы: нашошта там піва, калі можна абысціся газіроўкай і хлебным квасам? Увогуле я веру ў поспех справы барацьбы з п'янствам. Калі нічога не рабіць — нічога і не атрымаецца.

«Алкагольнае» фота на памяць

У Кісялёва-Будскім сельсавеце Клімавіцкага раёна выкарыстоўваюць усё магчымыя меры для барацьбы з п'янствам.

— З нашым катынгентам, які п'е, бадзяецца, жыве за кошт пенсіі бацькоў альбо выпадковымі заробкамі, трэба працаваць, — гаворыць старшыня Кісялёва-Будскага

Сельскага Савета Аляксандр ЗАСТРЭЛАЎ.

— Няма сэнсу проста так ім перад носам пільцам памахаць. Запрашаем на пасяджэнні, вядзем прафілактычныя гутаркі. Яны лішучы распіскі, што папярэджаны пра магчымыя меры супраць іх. Некаторым гэтага дастаткова, каб адваразець, некаторым — усё дарэмна.

Апошнім часам Савет набыў фотаапарат і зрабіў Дошку ганьбы. Вельмі эфектыўная мера, дзельца вылетам Застрэлаў. Гэта як на дыячце: для маральнай матывацыі страты вагі трэба наляпіць на халадзільнік фота ў купальніку — адразу апетыт адбівае. Так і тут: і сам паглядзеў, і ўсе аднаважкоўцы. Адбівае жаданне напівацца.

Пры гэтым сам Аляксандр Іванавіч не шкадуе часу, каб дапамагчы людзям, якія трапілі ў алкагольную пастку. Ён лічыць, што трэба даць чалавеку шанц на нармальнае жыццё. Таму сам возіць хворых на алкагалізм да доктара ў Клімавічы.

— Грошы на кадзіраванне дае гаспадарка, а перад гэтым усёй сельскай грамадой сочымы, каб п'янца тыдзень не ўжываў спіртнога. — А што рабіць, калі чалавек трапіў у цяжкае жыццёвую сітуацыю? Трэба падтрымаць, падставіць плячо. І нават калі з дзясцяці некалькі чалавек кінучы піць, гэта ўжо вялікая перамога. Трэба працаваць — і будзе вынік.

Дармавая праца цявразіцы

У старшыні Свенскага сельсаведа Слаўгарадскага раёна Сяргея СУРМЯНКАВА — багаты вопыт стасунак з п'янцамі. Ён вырацаваў сваю формулу: нельга адкладваць сваяво выкананне ў доўгую скрыню і спадзявацца, што праблема неяк сама сабой вырашыцца.

— Не вырашыцца! — катгарычна пацвярджае Сяргей Іванавіч. — Сёння выпіў і прагуляў працу, а заўтра ў кабінет, і каб мокры быў ад страху і сораму. Так і трэба рабіць.

На пасяджэнні савета грамадскага пункту аховы парадку ў Свенску (дарэчы, пасяджэнні такіх саветаў праходзяць штомесца ва ўсіх сельсаведах) п'янца можа трапіць толькі тройчы, угаворы хутка завершацца «пуццёўкай» ў ЛПП.

— Вядома, калі шыра, бывае і агідна мець стасункі з алкаголікамі, — пагаджаецца старшыня. — Але, паверце, калі нічога не рабіць, то яны нас перамогуць. Нам і на вуліцу потым не выйсці будзе.

Лепшым сродкам уздзяення на заўзятых аматараў алкаголю Сяргей Іванавіч лічыць грамадскай работы:

— Моцная мера! Калі на вачах аднаважкоўцаў працаваць, ды яшчэ дарма! Такое навядзенне парадку прачынае галовы п'янцам.

Хоць і няма цяпер 15 сутак, якія можна атрымаць у міліцыі за парушэнне грамадскага парадку, але суд можа пакараць грамадскімі работамі на карысць сельсаведа.

— Увогуле патрэбны больш жорсткія меры, — упэўнены Сяргей Іванавіч. — Па-першае, адбіраць дзяцей у алкаголікаў. Тут ужо склаліся такія «алкагольныя дынастыі», калі дзеці паўтараюць сумны жыццёвы шлях бацькоў. Я двума рукамі «за», калі дзіця жыве ў бялагічнай сям'і, але, паверце, у нас ёсць выпадкі, калі мала, якія пажылі ў нармальнай сям'і, не хочуць вяртацца да бацькоў, якія пілі і не клапаціліся пра іх. Такое рэальнае жыццё.

Бальніца альбо працоўная рэабілітацыя

НА ЛЮБЧАНСКІМ ЗАМКУ ЗНОЙДЗЕНА МУРАВАНАЯ СЦЯНА

Гэтая знаходка была зроблена падчас археалагічных раскопак, на якіх працавалі студэнты Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. 40 першакурснікаў факультэта гісторыі і сацыялогіі прыехалі сюды на практыку пад кіраўніцтвам сваіх выкладчыкаў Генадзя Семенчука, Алесандра Дабрыяна і Ігара Фёдарова.

Шла сцяна ад брамнай да ўсходняй вежы, у бок мястэчка (апошняя вежа сёння не існуе). Засталіся ад яе толькі падмуркі. Таксама адшукалі рэшткі старога ганка, які знаходзіўся паміж замкам і флігелем і брамнай вежай.

Узначальваў раскопкі **старэйшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі Андрэй МЯЦЕЛЬСкі**. Ён распавёў пра ход і вынікі даследаванняў:

— Мы працавалі канкрэтна на замове навуковага кіраўніка архітэктараў, што займаецца аднаўленнем Любчанскага замка, каб вырашыць тую праблему, якая ўзнікла на чарговым этапе распрацоўкі праектнай дакументацыі. Раней археолаг Ірына Ганецкая даследавала адзін бок замкавага схілу. Мы ж рабілі раскопкі на іншым баку схілу замкавага рова, каб паглядзець, ці захаваўся там рэшткі мураванай сцяны. Таксама ў інвентарах узгадваецца ганак, які быў паміж флігелем і ўязной брамай — тое месца мы вывучалі на працягу двух тыдняў.

У выніку даследаванняў аказалася, што ад ганка, які быў справа ад брамнай вежы, захаваўся падмуркі, прадаў, яны сыходзіць пад флігелі, таму мы не можам далей пакаці. Цікава, што сцяна з боку мястэчка была. Яна захаваўся на вышыні каля 90 см, шырынёй амаль 2 м. Цяпер архітэктары будуць вырашаць, што з ёй рабіць, — ці прыўзняць, ці нешта іншае. Сцяна якраз ідзе на тую вежу, што была на рагу паміж мястэчкам і Нёманам.

Цікава і яшчэ адны раскопкі, якія Мяцельскі плануе тут праводзіць:

— Есць загадка: калі ўзнікла Любча? Існуюць здагкі, што ў XII яна ўжо існавала — аднак гэта толькі ўсвоеныя звесткі, што змяшчаюцца ў поўных документах, паданнях. Пакуль даследаванні, якія праводзіліся ў мястэчку, на тэрыторыі замка, звестак, ранейшых



Кіраўнік археалагічных раскопак Андрэй МЯЦЕЛЬСкі (крайні злева), дырэктар Дабрыянаўскага фонду «Любчанскі замак» Іван ПЛЯЧЫНСкі (крайні справа),

за XV ст., не даюць. Ці была Любча ў XII-XIII стст.? Пытанне стаіць — неабходна знайсці адказ.

Сёння мы бачым, што Любча знаходзіцца паміж раўніцамі, якія ўпадаюць у Нёман. Адна з іх называецца Шляхцянка, а другая — Варута (яе рэччыца пасля меліярацкіх знікла і зараз называецца Варкам).

«Таму Любча знаходзіцца, так бы мовіць, у прыдатным месцы для ўзнікнення паселішчаў, якія з'яўляліся ў X, XII, XIII стагоддзях, — распавядае Андрэй Мяцельскі. — Налёзна, дзесяці падчас раскопак мы зачэпілі слаі гэтага часу. Тым больш што недалёка адсюль (напрасткі 9 км) знаходзіцца Лаўрышаўскі манастыр, які вядомы з 1261 г. — гэта значыць, мясціны былі больш-менш заселеныя. Таму можна шукаць: магчыма, нешта ранейшае за XV ст. і знойдзецца».

Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ, фота аўтара. Навагрудскі раён.

Я — З КАСПЯРОВІЧАЙ: ВЯСЁЛАЯ СЯМЕЙНАЯ ЛЕГЕНДА

Недалёка ад Косава, за Марачоўшчынай, на схіле пакатата ўзгорка, пры шырокай даліне размясцілася вёска Мілейкі (Івацэвіцкі раён Брэсцкай вобласці). Некалі гэта была невялікая вёска ў Слоніміскім павеце, што славілася цудоўнай квецённа садоў, шчодрасцю паветкаў і неабяжнанасцю лясцоў. Цяпер Мілейкі выраслі ў даволі буйны населены пункт, што нядаўна стаў аграгарадком. Але нягледзячы на свой сучасны выгляд, вёска мае глыбокі гістарычны карані.

Налёзна, не кожны жыхар Мілеек ведае, колькі гадоў яго роднаму кутку. І шкада, бо такі самавіты ўзрост усё ж патрабуе павагі.

415 гадоў — гэта вам не жарты. Першыя запісы аб вёсцы Мілейкі датуюцца 23 кастрычнікам 1597 года. У іх упамінаецца, як князь Рыгор Сантушка-Кашырскі і падкаморы Слонімскага павета Мікалай Кішка дзялілі маёнтак Косава. Мабыць, Мікалай Кішка быў вялікім майстрам на справе спрэчак. Кожны дзень разглядаючы зямельныя пытанні шляхты ў падкаморным судзе, ён і тут не прапусціў магчымасці пашырыць свае ўладанні. Таму пасля падзелу Мілейкі апынуліся ў яго ўласнасці.

У той час сяло налічвала 35 гаспадарак, якія мелі ў агульнай колькасці 21 валок. Сярод усіх гаспадароў надта ж славіўся стары спрытнасцю і ўменнямі стары Мілій. Лічыцца, што яго дзед, таксама Мілій, быў першым пасяленцам тутэйшых месцаў. Людзі любілі яго за шырацкія і зычліваць, а пан павяжаў за востры розум і залатыя рукі. Таму і называлі яго ласкава — Мілейка.

У той час прасвішчаў яшчэ не

было, і за імем чалавека стаяла імя яго бацькі. Якуб, Грышка, Андрэй, Грыцук, Павел — усе яны, дзеці Мілія-Мілейкі, далі назву гэтай цудоўнай вёскаці.

Калі хто часам прыдзе ў Мілейкі і запытаецца ў сустрэчнага, дзе жыве той самы Каспярковіч (а гэта мой любімы тата), вам адкажуць: «Едзьце прама-прама, апошні дом налева». Але перш чым сказаць гэта, добра падумае, а пра якога іменна Каспярковіча пытаюцца. Бо прозвішча гэтак — найбольш папулярнае ў вёсцы. Прытым, што сваякоў у нашай сям'і тут няма.

Яшчэ ходзяць у пачатковую школу, я ў вялікай квікавасці і імгтэтам дапытвалася ў таты, чаму ў нас такое прозвішча. Тады бацька садзіў мяне на калені і чароўным голасам распавядаў...

...Усе Каспярковічы незвычайна іх заўсёды неслася насустрач новым прыгодам і адкрыццям, нязвычайным шляхам і сцяжынкам. То прыдумлялі новыя прылады, то шукалі цікавыя сустрэчы, то вандравалі па свеце... У адну з такіх вандровак маім пращурцаў — майстроў рыбаалоўства — занесла на Каспійскае мора. Там яны і засталіся. Кожны дзень мужчыны выходзілі ў адкрытае мора, дзе сустракаліся з бурямі і штормамі, добрым уловам і рыбацкімі хітрыкамі. «Нават бачылі вадзяніка!» — палюхаў мяне тата. А я, моцна прысцінуўшы да яго грудзей, спалохана глядзела вялікім вачыма ўдалыяч і ўяўляла сабе, як гэта было. Так, ад назвы мора — Каспій — і ўтварылася прозвішча нашай сям'і. Спачатку яны нісалася як Каспярковіч, потым — Каспярівіч. І вось цяпер, падаўшыся сучасным правілам яканья, гучыць і пішацца Каспярівіч.

Пасталеўшы, я ніколі не забывала гэтую гісторыю, але добра

НАШ ГРУНВАЛЬД. САПРАЎДЫ, НАШ

У мінулыя выхадныя ў музейным комплексе «Дудуткі» адбыўся IV фестываль славы беларускай зброі «Наш Грунвальд», падчас якога, акрамя рыцарскіх турніраў, канцэртаў сярэднявечнай музыкі і іншых забаў, была паказана стэлізаваная рэканструкцыя Грунвальдскай бітвы 1410 года.

...Раніцай 15 ліпеня 1410 года каля вёскі Грунвальд (на тэрыто-

ры сучаснай Польшчы) было ціка і спякотна. Сонежыя лаволі падмалася над хваёмі і елкамі, якія апялявалі вялікае поле з пагоркамі. Воям Вялікага Княства Літоўскага і Польскай Кароны вельмі не хацелася выходзіць з ляснога ценю на сцёку, аднак іншага выйсця не было: альбо бітва з тэўтонцамі, альбо магчымае развітанне з радзімай. Кожны горад, кожнае мястэчка, кожная вёскача, кожны падворак — усе выправілі на вай-



Крыжакі ідуць у наступ.

ну хоць аднаго воя. Ніхто не прыраўняў гэтай, бо ўсе разумелі, як важна не праіграць. І цяпер усе яны аб'ядналіся, каб, расцягнуўшыся на двухкіламетровы фронт, перамагчы найлепшых рыцараў Заходняй Еўропы.

Новы крыжовы паход, калі заставі Палесціны аказалася праваслаўна, а часам і каталіцкай Усходняй Еўропа, на шчасце, не дасягнуў сваёй мэты. Інакш мы зараз былі б з усімі іншымі, а можа, і з усім не былі б. А ўлічваючы тое, што як мінімум палова саюзнага войска Літвы і Польшчы складалася з беларусаў (дакладней, ліцвінаў, бо назвы «Беларусь» тады яшчэ не было), то мы як народ, як нацыя маем права на ганаровае, пачэснае месца ў гісторыі. Той Грунвальд можна па праве назваць нашым. А значыць, і ўшаноўваць гэтую дату мы абавязаны, як добрыя сыны сваіх продкаў. Добра, што гэтак разумеўне прыйшло да нас, хоць і позна: толькі чвэрцьты раз мы ўшаноўваем гэтую падзею асобным фестывалем. Аднак, спадзяюся, не апошні.

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ, фота аўтара.

Ігуменскі тракт

№ 5 (5)

Віктар ШНІП:

«Які я святар? Я паэт!»

Ён хадзіў па блашавенне да Купалы, а ў хаце сваякоў мог сустрэць Караткевіча

За добрай размовы час, як вядома, ляцьце неаўважана. Вось і з Віктарам Шніпам мы так загаварыліся пра яго родную вёскачу Пугачы, што спыніць нас прымусяла толькі... шварчэнне забытай патэльні на кухні ў паэты.

Пад прыёмнае «напяванне» прыгатаванай ежы я слухала ў выкананні аўтара радкі пра яго малую радзіму:

«Есць на Валожыншчыне вёска Пугачы, Дзе рэчышчы сцяжыне не зараслі ў лугах, У агародчыках красуюць касачы, Буслы на захад сонца коцяць па дубах».

15 ліпеня адзначалася святая гэтай вёскі. Здаецца, што пра ўсіх сляпных асоб, якіх лёс зводзіў з Пугачамі, ведае Віктар Шніп і ганарыцца гэтым: «У мясцовай школе працаваў вядомы літаратурнавец Павел Дзюбайла. Жыў ён у маёй цёткі Вялянціны Шніп. Да яго ў госці часам заходзіў Адам Мальдзіс, што працаваў у Радашковічах. Нежэ ён завітаў не адзін, а з Уладзімірам Караткевічам.

У 1950-х тут працаваў Кастусь Рагойша — дзядзька Вячаслава Рагойшы. Пэўна, менавіта ў Пугачах напісаны вершы дзядзькі Кастуся, што Вячаслаў Рагойша пасля змясціў у кнізе.

3 ліпеня 1928 года нарадзілася Яўгенія Васілеўская, якая пасля перасялілася ў вёску Дуброўна. Мастачка вучылася ў Маскве, затым выкладала малюванне ў Дубровенскай школе. А сын Вялянціны Шніп, Алесандр, — кандыдат фізіка-матэматычных навук.

Сваякі Віктара Шніпа былі і каталіцкімі святарамі. На маё пытанне, чаму ён не працягнуў дынастычную справу родных, адказаў: «Які я святар? Я паэт!»

Аказваецца, схільнасць да вершакладання ў Віктара Шніпа з'явілася яшчэ тады, калі ён пад стол пехатою хадзіў. Вось якую смешную гісторыю, якую «і так усё ведаюць», распавёў Віктар Анатольевіч:

— Калі мне было 12 гадоў, мы вывучалі па беларускай літаратуры творы Янкі Купалы. Я пачуў, што паэт нарадзіўся за 10 кіламетраў ад нашых мясцін, у вёсцы Вязынка. Што паэт нарадзіўся, я пачуў, аднак тое, што ён памёр, не. Вось і выразіўся паказаць свае вершы сапраўднаму паэту, пачуць яго ацэнку, атрымаць новы імгтэ для творчасці. Вырашыў, як прыдзе лета, здзейсніць задуму. Акуратна перапісаў усё вершы ў асобны сшытак...

Бацькі былі на працы, я ўзяў рубель і адправіўся ў падарожжа. Шоў па палях, хаваючыся ад людзей, каб не спыталі, куды накіроўваюся. Я ж быў зусім хлапчук. Каб даведаліся, куды іду, зашчылі б. А тата не хацеў. Таму, як партызан, што збіраецца ўзарваць чыгунку, я шоў паказцаць свае вершы паэту.

Быў якраз 1972 год — у Вязынцы адкрылі хату-музей. Як прыйшоў у вёску, мая смеласць адразу прапала. Я так і не зайшоў у хату, хоць і не ведаў, што та я адбываецца. Думаў, Купала скажа: «Што гэта ты паналісаў? Таму купіў кнігу вершаў паэта і вярнуўся дадому.

Слова пра краязнаўца

ГІСТОРЫЯ АДКРЫВАЛЬНІК

Калі называецца імя Віталія Уладзіміравіча Скалабана, у кожнага ўзнікае шмат асацыяцый, згадак і пачуццяў. І не толькі сярод яго калег-прафесіяналаў, а і ў асяроддзі творчай інтэлігенцыі, навукоўцаў, краязнаўцаў і проста тых людзей, якім неабяжывае наша мінулае, а таксама цяперашняе да яго, мінулага, стаўлення.

Дык хто ж ён быў у нашай беларускай супольнасці, Віталі Уладзіміравіч Скалабан? Ахівіст, што засведчыла апошнім месцам ягонай працы? Так. Удзельнік і неабяжывае даследчык беларускай гісторыі і найперш як так званыя «белых плямаў»? Безумоўна... Дасведчаны краязнавец? Так. Адкрывальнік многіх закрытых часам і забытых людзьмі фактаў і падзей нашай мінуўшчыны? Бясспрэчна. Літаратар са здольнасцю бачыць дагэтуль нябачнае іншымі? І гэта праўда. Выдавец энцыклапедыст? Так, але хіба што з маленкай папуракай-дадаткам: энцыклапедыст і па колішняй працы ў выдавецтве «Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі», і па абсягу сваіх ведаў.

І мо самае галоўнае — ён быў неардынарным і неабяжывым чалавекам. Чалавекам, які насуперак архійнай цішыні любіў і шанаваў стаўнікі з людзьмі, не пазбягаў спрэчак па тых ці іншых пытаннях, што хвалілі яго і змушалі думаць і думаць, перш чым вынесці нейкае меркаванне. У такіх спрэчках часта першынства належала менавіта В.У. Скалабану, бо ён валодаў дакументальным пацвярджэннем сваёй пазіцыі, сваіх высноў. А дакумент, як вядома, пераконавае мацней за любыя эмоцыі. Вось гэтак разумнае спалучэнне эмоцый і яго вялікасці факта, дакумента наыве бачна ў ягоных літаратурных і навуковых публікацыях, у кнігах, да падрыхтоўкі якіх ён далучыўся.

Быў ён чалавекам, да якога ахвотна хінуліся іншыя, з якім было не сумна, які знаходзіў паразуменне і тэму для гаворкі ў любой цікавай для яго кампаніі. Відзец, які найперш любіў і цаніў жыццё, а таму не хацеў марнаваць ніводнага прахвітага дня. Да таго ж ён быў чалавекам публічным у самым глыбінным значэнні



Ды цікавінка яшчэ не ў гэтым. Выходзіў я рана — бацькі ўжо працавалі. Вяртаўся позна ўвечары — яны пакуль не вярнуліся. Таму ніхто не заўважыў маёй адсутнасці. Аднак я вырашыў прызнацца і расказаць маме, што хадзіў паказваць паэту свае вершы. Мама спытала: «І што ж табе сказаў Купала?» Мне было сорамна, што не хапіла смеласці зайсці, таму я адказаў, што паэт пачытаў, сказаў пісаць далей. На што мама дадала: «Тыды паэты».

Купала, нават загінуўшы, жывы і сёння, сваім духам, сваёй пазіцыяй. Я ганаруся тым, што мая вёска знаходзіцца зусім недалёка ад радзімы Купалы. Дакладнай даты ўзнікнення Пугачоў я няма, дык чаму ж менавіта ў гэты дзень адзначалася святая вёска? «У людзей усё пакошана, пасаджана, а жыво далёка, — адзначаў паэт. — Сяродзіна лета. Можна спыніцца, азірнацца назад».

На святочнай сьвята былі ўшаноўваны самыя старэйшыя жыхары — Марыя Багіна, якой 88 гадоў, — і самы малы — Дзяснін Шымель, што нарадзіўся ўсяго пару тыдняў таму, 3 ліпеня. Павіншаваў родную цётку паэта, заслужаную настаўніцу Рэспублікі Беларусі Вялянціну Шніп (тую самую, да якой заходзіў Караткевіч). У сваім вышпленні каля Дома культуры, дзе падзілася мерарыства, а адзначыла: «Магчыма, дзякуючы мне наш зямляк Віктар Шніп палюбіў беларую мову і літаратуру».

«У кожнага свае вершы паходжання назвы вёскі, аднак Емялян Пугачоў тут ні пры чым! — распавёў паэт. — Вакол нас вялікія лясцы, у якіх вадзіліся птушкі пугачы, з-за іх мясціна і мае такую назву. А побач вёскі Залессе, Сасноўка, Еленка, Дубравы — усё назвы лясных!».

Што ж датычыцца гісторыі ўзнікнення, па словах Віктара Шніпа, першая згадка пра вёску адносіцца да часу ВКЛ — у 1684-м яна уваходзіла ў склад Ашмянскага павета. З 1791-га належала шляхціцкай Марцінкевіч. З 1793-га далучана да Расійскай імперыі.

Віктар Шніп прызнаўся, што цэлам знаходзіцца ў Мінску, а душа яго жыве ў Пугачах. «Часам думаю: кіну усё, паеду ў вёску і буду выкладаць там любы прадмет (зразумела, акрамя фізікі, матэматыкі, нешта звязанае з мовай, літаратурай)», — дадае паэт.

Ён, пэўна, і сапраўды ўсё ведае пра родныя Пугачы. Матэрыялу хопіла б на цэлую энцыклапедыю! Аднак пакуль у планах толькі кніжка:

— Часам, калі нешта распавядаю, — заўважае Віктар Шніп, — аднавіваючы кажуць: «Ой, а мы і не зналі, пакакаеці, трэба нечым запісаць!» Аднак я ім адказаваў: «Не трэба, усё будзе ў кніжцы».

Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ.

Гісторыя з канверта

Глыбачка — з глыбіні часоў

Калі ўзнікла гэта вёска, што за 40 км на ўсход ад райцэнтра Ушацы, дакладна невядома. Есць звесткі аб гарадзішчы Загваліна за 1 км ад аднайменнай вёскі і за 5 км ад Глыбачкі. Пра гэта пішацца ў кнізе «Известия Археологической комиссии» (1903 год).

А ў 1966 годзе беларускі археолаг К.П. Шут правёў раскопкі на гэтым гарадзішчы і ўстанавіў, што яго ўзнікла ў I—IV стагоддзях, а па знойдзеным рэчам зрабіў выснову, што насельніцтва горада Загвалішчына (так называўся гэты населены пункт) займалася сельскай гаспадаркай і рамёствамі. Значыць, можна думаць, што і наша Глыбачка ўзнікла ў гэтыя часы.

Наконт узнікнення назвы нашай вёскі існуе 3 версіі. Першая — назву вёсцы дало возера, на якім яна стаіць, а назва возера, відаць, абумоўлена яго глыбінёй: пры плошчы менш за гектар яна дасягае 29 метраў. Другая версія: на вясковай вуліцы некалі ляжаў вялікі валун — глыба. А трэцяя: вёска знаходзіцца ў глыбінцы — далёка ад гарадоў і бойкіх дарог. Трэба адзначыць, што ў нашым раёне не адна, а дзве Глыбачкі: наша і другая, побач з райцэнтрам. Яна таксама размешчана на беразе глыбокага возера, як і райцэнтр Віцебскай вобласці — Глыбокае.

Да рэвалюцыі ў Глыбачцы пераважна жылі сяляне, але было шмат рамеснікаў — кавалёў, шаўцоў, краўцоў, сталяроў, бондароў і іншых. На паўночным канцы вёскі было сядзіба пана Радзішэўскага, а побач з ёй — шынок яўрэя Сонькі і яго брата Нахмана. Пасля рэвалюцыі пан і карчмары ўцяклі, а Іван Васілевіч Законнікаў — разабраў маёнтак і карчму і пабудоваў школу-дзясцігаску.

Калі настаў час сталінскага плана калектывізацыі, ў Глыбачцы ў 1929 годзе сяляне аб'ядналіся ў калгас «Новы шлях». Яго першым старшынёй быў Міхал Ануфрыевіч Гарбук — бацька вядомага беларускага акцёра Генадзя Гарбука. І цяпер у Глыбачцы жыве нашчадак Гарбукаў — Яўген Мікалаевіч Паўлоўскі — пляменнік Міхала Ануфрыевіча і стрыечны брат Генадзя Міхалавіча.

З пачаткам Вялікай Айчыннай вайны мужчыны пайшлі на фронт або ў партызанскія атрады, а цяжар сялянскай працы лёг на плечы жанчын. Фашысты рабавалі насельніцтва, расстрэльвалі людзей. Жывыя падаліся ў партызаны. Ужо да сярэдзіны 1942 года партызаны выбілі немцаў з вёсак, фашысты займалі толькі гарады і чыгуначныя станцыі. У вёсцы Глыбачка размяшчаўся атрад імя А.В. Суворова брыгады «Смерць фашызму». Яго камандзірам быў Мікалай Міхалавіч Пучкоў, а з ліпеня 1943 года — Іван Карпавіч Касамін.

Вайна прынесла глыбачанцам шмат пакут і ахвяр. На франтах і ў партызанскіх баях загінула 36 чалавек, і сярод іх два дзядзькі Генадзя Гарбука — Іван Ануфрыевіч і Рыгор Ануфрыевіч.

Але скончылася вайна, і на плечы сялян лёг цяжар адбудоўны разбуранай гаспадаркі. Пачалася кампанія ўзбудоўвання калгасаў. Так у склад глыбачанскага калгаса «Новы шлях» увайшла і наваколняя вёска Якаўкі. Сонькін Рог, Васілевічы, Паўлоўшчына і Шкірлова. А ў 1952 годзе калгас «Новы шлях» стаў калгасам імя Сталіна, а з 7 красавіка 1957 года калгас імя Сталіна і суседня — «Маленкова», «Чырвоны шлях», «Чырвоная Дзвіна» і імя Калініна — зраганізаваны ў саўгас «Глыбачанскі», які існуе і сёння, толькі з саўгаса ён пераўтварыўся ў КУСПН.

Вось такі драматычны шлях прайшла наша вёска і яе жыхары за апошнія 80 гадоў! І славіцца яна не толькі ардаўносцамі — перадавікамі вытворчасці. Яна дала свету цэлае суквецце талентаў!.. Сярод іх — Фелікс Тапчэўскі, Алег Салтук, Уладзіміравіч Салтук, таленавітага паэта, людзі добра ведаюць. А вось пра Фелікса Тапчэўскага мы і сёння ведаем не усё. Вядома, што ён нарадзіўся ў 1838 годзе побач з Глыбачкай, па адных звестках, у фальварку Будзішча, па другім — Лёсаве. Ён скончыў Лепельскае дваранскае павятовае вучылішча. Спачатку Фелікс працаваў павятоваым пісарам у мястэчку Вула, затым у канцелярыі Віцебскага земскага суда. У 1864 годзе па загадзе губернатара ён быў арыштаваны за сувязь з паўстанцамі Кастуса Каліноўскага, але неўзабаве вызвалены. Яго руплівыя вершы захаваўся ў «Беларускай хрэматэіі» Б.І. Эпімаха-Шыпілы.

Такую вёска гісторыя нашай вёскі, сапраўдны росквіт якой прыпадае на 60—70-я гады мінулага стагоддзя. У гэты перыяд інтэнсіўна расла вытворчасць сельгаспрадукцыі і вялося добраўпарадкаванне цэнтра саўгаса, якое пачаў Мікалай Фёдаравіч Клшчэўнік і закончыў Пётр Ніканоравіч Плясіцкі. Быў убудаваны Палац культуры на 400 месцаў, дзе працаваў гурток вышываўчага мастацтва, выкладчыкам якога быў таленавіты мастак Дзям'ян Уладзіміравіч Крупеня. Быў арганізаваны хор яго дырэктарам Зоя Ягораўнай Бычковай, які меў шмат прызоў. Працаваў харэаграфічны калектыў пад кіраўніцтвам Ларысы Васільеўны Іванковіч. Карацей кажучы, жыццё, як той казаў, вярталася...

У цэнтры таксама былі пабудаваны гасцініца на 24 месцы, сталовая з банкетнай залай і кандактарскім цахам, крама, цырульня, кравацкая майстэрня, гараж, рамонтная майстэрня, нафтабаза, склад залчастак, збожжотак і збожжасклад, дзіцячы сад-яслі, лазнева-пральны камбінат, 4 шматпавярховыя дамы і іншыя пабудовы. Былі заасфальтаваны вуліцы, і наша вёска на вачах ператварылася ў аграгарадок.

Яўген АКСЯНОВІЧ.

Ушацкі раён, вёска Глыбачка.



аддаленыя па часе дакументаў, што захоўваюцца ў нашых і замежных архівах. Ён умеў не толькі шукаць, але і знаходзіць, аб'яўляючы, уводзіць у кантэкст. У гэтым сэнсе ён быў шмат у чым першаадкрывальнікам. З пільным поглядам, з удумлівай разважнасцю, з разуменнем, якую каштоўнасць можа мець часам звычайная дэведка, запіска ці простая фіксацыя факта для высвятлення лёсу тых ці іншых гістарычных асоб і нават звычайных людзей, для правільнай ацэнкі той ці іншай падзеі, якая ўжо звыкла увайшла ў нашу свядомасць, хоць і не ў поўным аб'ёме і не з тым полюсам ацэнкі. З ягонай лёгкай рукі прыйшлі да нас невядомыя моманты з жыцця беларускіх пісьменнікаў, дзеячў культуры і мастацтва, народных майстроў, партыйных і савецкіх работнікаў.

І з ягонага клопата таксама атрымалі мы ўнікальную мо на ўсю Еўропу шматомную гісторыю нашых гарадоў і вёсак, нашых сем'яў і родаў. Я маю на ўвазе кнігі «Пам'яць», бо В.У. Скалабан быў адным з тых чатырох чалавек, якія адпрацоўвалі сваёсаблівы ўзор гэтай кнігі, стваралі канцэпцыю самага першага выдання — «Пам'яць». Шумліўкага раёна. З гэтага ўсё і пачалося. Ён быў адным з ініцыятараў стварэння «Пам'яць» для кожнага раёна нашай краіны. Паглядзіце сёння на магутны строй гэтых кніг на бібліятэчных паліцах — вы зразумеце каштоўнасць, вартасць і запатрабаванасць працы і

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 17 августа 2012 года
проводит 12-й повторный открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности на 13-м аукционе

Лот	Наименование техники	Местонахождение объекта	Год выпуска	Начальная цена продажи (бел. руб.)	Сумма задатка (бел. руб.)
116	Мастерская ПМ-20 № П35133 1984 г. 3 кат. в составе: транспортн. машина ТА-5 № П35133 на ЗИЛ-131 ш. 573724, дв. 079057 1984 г. 3 кат. 2 988 км; мастерская МРМ-М1 № 096 на ЗИЛ-131 ш. 587466 дв. 143791 с КМ.131 № 11379 1984 г. 3 кат. 700 км; мастерская МРС-АР № 84055 на ЗИЛ-131 ш. 583367 дв. 122888 с КМ.131 № 11065 1984 г. 3 кат. 993 км; ОСБ-4В3ИМ1 № ГВ23602313 на 1-П-1,5 ш. 212786 1984 г. 3 кат. 4,5 м4 698 км; АДБ-3120У1 № П35133 на 1-П-2,5 № 0359 1984 г. 3 кат. 700 км	г. Гомель, в/ч 63604	1984	122 000 000	12 200 000
117	Мастерская МРТС с ЭСД-20-ВЛ230-Ч/400 1982 г. 4 кат. в составе: МРТС № П122566 на ЗИЛ-131 1982 г. 4 кат. ш. 490367 дв. 652873 с К.131 № 04763 1 569 км ЭСД-20-ВЛ230-Ч/400 № ДВ9411 КМПП на 2-ПН-2 ш. 14190 1982 г. 4 кат. 19 м4 1 569 км	г. Гомель, в/ч 63604	1982	204 000 000	20 400 000
118	Мастерская МРТС с ЭСД-20-ВЛ230-Ч/400 1983 г. 4 кат. в составе: МРТС № П123185 на ЗИЛ-131 1983 г. 4 кат. ш. 527661 дв. 860001 с К.131 № 04519 2 042 км ЭСД-20-ВЛ230-Ч/400 № ТК2839НТАЕ на 2-ПН-2 ш. 137850 1983 г. 4 кат. 134 м4 1 034 км	г. Гомель, в/ч 63604	1983	211 000 000	21 100 000
119	Мастерская МРТС с ЭСД-20-ВЛ230-Ч/400 1982 г. 4 кат. в составе: МРТС № П122963 на ЗИЛ-131 1982 г. 4 кат. ш. 478361 дв. 593713 с К.131 № 02143 1 270 км ЭСД-20-ВЛ230-Ч/400 № ПД9411 КМПП на 2-ПН-2 ш. 137550 1982 г. 4 кат. 19 м4 1 116 км	г. Гомель, в/ч 63604	1982	204 000 000	20 400 000
120	Мастерская МТО-В № С35114 на шасси ЗИЛ-131 ш. 622003 дв. 311101 КМ.131 № 418944 1985 г. 3 кат. 1 193 км	г. Гомель, в/ч 63604	1985	113 000 000	11 300 000
121	Мастерская МТО-В № С35121 на шасси ЗИЛ-131 ш. 628366 дв. 339892 КМ.131 № 502018 1985 г. 3 кат. 1 118 км	г. Гомель, в/ч 63604	1985	116 000 000	11 600 000
122	Мастерская МТО-В № С35113 на шасси ЗИЛ-131 ш. 622930 дв. 313892 КМ.131 № 500062 1985 г. 3 кат. 1 312 км	г. Гомель, в/ч 63604	1985	113 000 000	11 300 000
123	Мастерская МТО-В № С35112 на шасси ЗИЛ-131 ш. 623716 дв. 319307 КМ.131 № 501544 1985 г. 3 кат. 1 358 км	г. Гомель, в/ч 63604	1985	113 000 000	11 300 000
124	Мастерская ремонтная слесарная МРС-АР № 84065 на шасси ЗИЛ-131 ш. 583132 дв. 122556 кунг КМ.131 № 11089 1984 г. 3 кат. 1 135 км	г. Гомель, в/ч 63604	1984	69 000 000	6 900 000
125	Мастерская ремонтная слесарная МРС-АР № 84054 на шасси ЗИЛ-131 ш. 582738 дв. 120514 кунг КМ.131 № 11066 1984 г. 3 кат. 1 466 км	г. Гомель, в/ч 63604	1984	67 000 000	6 700 000
126	Мастерская ремонтная слесарная МРС-АР № 84064 на шасси ЗИЛ-131 ш. 576252 дв. 089729 кунг КМ.131 № 10741 1984 г. 3 кат. 1 135 км	г. Гомель, в/ч 63604	1984	67 000 000	6 700 000
127	Мастерская ремонтная слесарная МРС-АР № 84070 на шасси ЗИЛ-131 ш. 583790 дв. 125774 кунг КМ.131 № 11057 1984 г. 3 кат. 1 130 км	г. Гомель, в/ч 63604	1984	69 000 000	6 900 000
128	Мастерская МТО-В № С35124 на шасси ЗИЛ-131 ш. 623089 дв. 316156 КМ.131 № 5000111985 г. 3 кат. 1 354 км	г. Гомель, в/ч 63604	1985	116 000 000	11 600 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж, каб. № 637 **17 августа 2012 г. в 11.00.**
 К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и подавшие заявление на участие в аукционе, учредительские и другие необходимые документы до **17.00 14 августа 2012 года.**
Победитель аукциона обязан:
 1. Заключить договор купли-продажи **17 августа 2012 г.**
 2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 10-ти календарных дней со дня подписания договора купли-продажи.
 3. Задаток и денежные средства победителем лота перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 3012107883029, в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, УНП 101099370, БИК 153001369. **Без НДС. Справки по тел.:** (017) 278 09 98, факс (017) 278 09 98. Наш адрес в интернете: www.belspeckontrakt.by.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 17 августа 2012 года
проводит 2-й повторный открытый аукцион от 28 января 2011 года по продаже имущества республиканской собственности на 13-м открытом аукционе

Лот	Наименование техники	Местонахождение объекта	Год выпуска	Пробег в км (наработка в м/ч (часов))	Начальная цена продажи (руб.)	Сумма задатка (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
4/11	Самолёт Ан-24Б № 99902203, дв. Ан-24 с. 2 № Н4912105, дв. Ан-24 с. 2 № Н4012035, дв. ТГ-16 № АТ945005, 5 402 посадчи, 3 КВР-1994 г.	г.п. Мачулищи, в/ч 06752	1969	5 118	1 294 000 000	129 400 000
6/11	Вертолёт Ми-26 № 34001212131, дв. Д-136 № 2251364001063, дв. Д-136 № 2251364001064, вспомогательная силовая установка ТА-8В № 722А8В017	г.п. Мачулищи, в/ч 06752	1987	594	9 566 000 000	956 600 000
7/11	Вертолёт Ми-26 № 34001212104, дв. Д-136 № 2251364001067, дв. Д-136 № 2251364001068, вспомогательная силовая установка ТА-8В № 622А8В006	г.п. Мачулищи, в/ч 06752	1986	593	8 830 000 000	883 000 000
8/11	Вертолёт Ми-26 № 34001212018, КАУ-140 № 82110014030, КАУ-140 № 82110014032, КАУ-140 № 821110140041, КАУ-140-01 № 821033010004, дв. ТА-8В № 042А8В058, 1 КВР-1990 г.	г.п. Мачулищи, в/ч 06752	1983	1 774	5 151 000 000	515 100 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж, каб. № 637 **17 августа 2012 г. в 11.00.**
 К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и подавшие заявление на участие в аукционе, учредительские и другие необходимые документы до **17.00 14 августа 2012 года.**
Победитель аукциона обязан:
 1. Заключить договор купли-продажи **17 августа 2012 г.**
 2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 10-ти календарных дней со дня подписания договора купли-продажи.
 3. Задаток и денежные средства победителем лота перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 3012107883029, в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, УНП 101099370, БИК 153001369. **Без НДС. Справки по тел.:** (017) 278 09 98, факс (017) 278 09 98. Наш адрес в интернете: www.belspeckontrakt.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 28 августа 2012 аукциона по продаже в частную собственность земельного участка для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома в Мухавецком сельском Совете Брестского района

№ лота	Местоположение земельного участка	Площадь, га	Начальная (стартовая) стоимость земельного участка, руб.	Целевое назначение земельного участка и его кадастровый № 121283305601000741
1.	Агр. Мухавец, ул. 60 лет Октября, 118	0,1633	23 278 630	Строительство и обслуживание одноквартирного (блокированного) жилого дома; № 121283305601000741
	Сумма задатка, руб.		2 327 860	
	Расходы на изготовление земельно-кадастровой документации, руб.		801170	
	Расходы на объявление в средствах массовой информации, руб.		Согласно акта выполненных работ	

Земельный участок расположен в агрогородке Мухавец по ул. 60 лет Октября, 118. Рядом с участком проходит автодорога Брест-Малорита, граница. По улице проложен магистральный газопровод и построена линия электропередачи. Участок свободен от застройки.
 Аукцион будет проводиться **28.08.2012 в 10.00** по адресу: Брестский район, агр. Мухавец, ул. 60 лет Октября, 21 (здание сельисполкома). Для проведения аукциона необходимо наличие не менее 2-х участников.
 Для участия в аукционе необходимо подать заявление об участии в аукционе, копию платежного поручения, подтверждающего внесение на расчетный счет Мухавецкого сельисполкома № 3600213070062 в филиале 100 АСБ «Беларусбанк», код 246, УНП 200676206, код платежа 04901 залога в размере 10% от начальной цены земельного участка; документ (паспорт), подтверждающий личность покупателя.
 Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: агр. Мухавец, ул. 60 лет Октября, 21 (здание сельисполкома) с **8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00** по рабочим дням. Последний срок подачи заявлений **22 августа 2012 года до 17.00.**
 Контактные телефоны: (80162) 94 71 35, 94 71 36, 94 74 30, 94 71 17.

Извещение о проведении 29 августа 2012 года открытого аукциона по продаже находящихся в республиканской собственности и хозяйственном ведении РУП «Белпочта» транспортных средств (почтовых вагонов)

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 30.03.2009 № 36. Форма проведения торгов – открытый аукцион на повышение начальной цены.

Сведения о продаваемом имуществе		Начальная цена, руб.	Сумма задатка, руб.	Место нахождения предмета торгов (аукциона)
Порядковый номер и наименование предмета торгов (аукциона)	Инвентарный номер по бухг. учету	1	2	3
1. Почтовый вагон № 747	1340652	45 994 588	4 500 000	Витебская обл., Толочинский р-н, станция Славное
2. Почтовый вагон № 793	1340744	60 141 413	6 000 000	
3. Почтовый вагон № 742	1340603	45 778 765	4 500 000	
4. Почтовый вагон № 794	1340751	60 141 413	6 000 000	
5. Вагон почтовый пассажирский	1341270	60 151 856	6 000 000	
6. Вагон почтовый пассажирский	1341296	60 151 856	6 000 000	
7. Вагон почтовый пассажирский	1341239	57 128 019	5 700 000	
8. Вагон почтовый пассажирский	1341247	60 298 059	6 000 000	

Продавец имущества (организатор аукциона) – РУП «Белпочта», проспект Независимости, 10, 220050, г. Минск, тел. (017) 222-49-02.
 Аукцион проводится **29 августа 2012 г. в 14⁰⁰** по адресу: г. Минск, проспект Независимости, 10 (здание Главпочтамта), учебный класс.
Для участия в аукционе необходимо:
 внести задаток (не позднее **27 августа 2012 г.**) в размере, указанном в графе 4.
 Реквизиты для перечисления задатка:
 - **в белорусских рублях** – расчетный счет №3012100280011 в филиале № 529 «Белсвязь» АСБ «Беларусбанк», код банка 720, получатель – РУП «Белпочта», УНП 101015738;
 - **в российских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату платежа** – Банк корреспондент ОАО «Сбербанк России», г. Москва, РФ к/с 30101810400000000225 в ОПЕКУ Московского ГТУ Банка России, г. Москва БИК: 044525225, ИНН: 7707083893 SWIFT CODE: SABRRUMM, номер счета: 30111810700000000063, для зачисления на счет 3012100288589 RUB в филиале № 529 «Белсвязь» ОАО «АСБ Беларусбанк», код 720. Банк бенефициар: JSC «Joint-Stock Savings Bank «Belarusbank» SWIFT: АКВВ ВУ 2X код МФО: 153001720 (код 720), УНП 101015738.
 Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким предметам торгов, вносит задаток в размере, установленном для предмета торгов с наибольшей начальной ценой;
 представить продавцу (организатору аукциона) следующие документы:
 заявление на участие в аукционе;
 заверенную копию платежного поручения о внесении суммы задатка на расчетный счет, указанный в настоящем извещении (без НДС);
 подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах);
 индивидуально предпринимателю – копию свидетельства о государственной регистрации и его подлинник для заверения его копии организатором торгов;
 юридическому лицу – доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителем), а также копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица и их подлинники для заверения их копии организатором торгов;
 иностранному юридическому лицу, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законодательством иностранных государств, иностранным государством и их административно-территориальными единицами в лице уполномоченных органов, международной организации – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов, выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на русский или белорусский язык;
 представителю иностранного инвестора – легализованную в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности иностранного инвестора, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на русский или белорусский язык;
 представителю гражданина Республики Беларусь или индивидуального предпринимателя – доверенность.
 При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, физические лица (граждане Республики Беларусь и лица без гражданства), постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, в том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, представители иностранных инвесторов предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Прием заявлений на участие в торгах и прилагаемых к ним документов, консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6 с **27.07.2012 по 27.08.2012** включительно в рабочие дни с **9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.** Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в торгах.
 Продавец (организатор аукциона) имеет право отказаться от проведения торгов (аукциона) в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
 Победителем торгов по каждому предмету аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
 В случае, если заявление на участие в аукционе по конкретному предмету торгов подано только одним участником, предмет торгов продается этому участнику (претенденту на покупку) при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
 Победитель торгов (претендент на покупку) возмещает затраты на организацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о данных затратах, порядке их возмещения доводится до сведения участников аукциона до его начала при заключительной регистрации под роспись. Возмещение затрат производится в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения торгов в соответствии с представляемыми продавцом (организатором аукциона) сметами.
 Договор купли-продажи предмета торгов подписывается в течение 10 календарных дней со дня проведения торгов. Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в течение 30 календарных дней со дня подписания договора купли-продажи.
Контактные телефоны: + 375 (17) 222 49 02, 327 48 36. Официальный сайт продавца (организатора аукциона): www.belpost.by.

Уважаемые акционеры ОАО «Ранс» 06 августа 2012 года СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «Ранс»,
расположенного по адресу:
Минская обл., Минский район, 223014, аг. Крупица.
Собрание пройдет по адресу: Минская обл., Минский район, аг. Крупица, ул. Садовая, д. 20, административное здание ОАО «Ранс», первый этаж, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
 1. О внесении изменений в условия крупной сделки.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: Минская обл., Минский район, аг. Крупица, ул. Садовая, д. 20, ОАО «Ранс» (бухгалтерия) с 30 июля по 05 августа 2012 года (время работы с 14.00 до 16.00) либо 06 августа 2012 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 10.00 до 11.00 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания — 06 августа 2012 года в 11.00.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 01 августа 2012 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность, заверенную в установленном порядке!

Справки по тел. 8(017)5069414, 8(017)5069341.

06 августа 2012 г. в 14.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Гранд Фашен Хаус».

Повестка дня:
 1. О сделках Общества.
 Собрание будет проходить по адресу: г. Брест, ул. Куйбышева, 13. Начало регистрации участников собрания: 13.00. УНП 200671335

Диплом об окончании МГПТУ № 9 на имя МАЛКИНА Игоря Юрьевича считать недействительным.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров СП ЗАО «ЮНИСОН» № 33 от 23.07.2012 г. принято решение об уменьшении размера Уставного фонда СП ЗАО «ЮНИСОН». Размер нового Уставного фонда составляет 17 768 162 500 (семнадцать миллиардов семьсот шестьдесят восемь миллионов сто шестьдесят две тысячи пятьсот) белорусских рублей.

Уважаемые акционеры ОАО «Универсам Свислочь-94»!

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 20 июля 2012 г. ОАО «Универсам Свислочь-94» производит выкуп акций по требованию акционеров Общества. Цена выкупа акций утверждена общим собранием в размере 35 000 рублей за акцию.

Заявления о выкупе акций будут приниматься по 20 августа 2012 г. (включительно) по адресу: г. Минск, ул. Якубова, 58. Дополнительная информация по тел. +375 29 154 50 41.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Наименование (описание) имущества	Лот № 1 — станок токарно-винторезный 16К20 стоимостью 29 225 880 рублей. Лот № 2 — машина балансирующая ЛС-11 стоимостью 2 044 280 рублей
Собственник (владелец) имущества	ОАО «АТП № 10»
Местонахождение (адрес) имущества	г.п. Россоны, ул. Машерова, 59
Информация об обременениях	Обременений нет
Место (адрес), дата и время проведения торгов	г. Витебск, ул. «Правды», 32, каб. 318 07.08.2012 г. в 11.00
Справочная информация об организаторе торгов	Хозяйственный суд Витебской области: 210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 32, каб. 318, http://vitebsk.court.by/ , тел./факс (80212) 49 13 45, (8 029) 366 40 15 судейский исполнитель Бураков Игорь Вячеславович, старший судебный исполнитель Бородулин Алексей Александрович, тел. (80212) 49 13 40, (8044) 746 73 00

Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала торгов обязано:
 1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотренных законодательством.
 2. Внести задаток в размере 10% от стоимости имущества (по каждому лоту) на депозитный счет хозяйственного суда Витебской области № 3642903002094 в 200 филиале ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Витебск, код 635, УНП 3000007670, **не позднее 17.00 06.08.2012 г.** Минимальная величина первого шага — 5% от первоначальной стоимости лота.
 В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 г. № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ

Наименование (описание) имущества и его стоимость	Грузовой специальный автокран КС 3579.00.000-2-01 ПС на шасси МАЗ 5337, 2007 г.в. стоимостью 380 242 000 рублей.
Собственник (владелец) имущества	ДКУСП «Полочане ПМК-59», УНП 300075017
Местонахождение (адрес) имущества	г. Полоцк, ул. Криничная, 4
Наличие обременений	отсутствуют
Место (адрес), дата и время проведения торгов	С 9.00 13 августа 2012 года по 18.00 22 августа 2012 года на интернет-портале хозяйственных судов Республики Беларусь http://court.by/sales/
Справочная информация об организаторе торгов	Хозяйственный суд Витебской области 210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 32, каб. 321, http://vitebsk.court.by/ , судейский исполнитель Ткаченко Сергей Владимирович, тел./факс (80212) 49 13 49, (8 029) 663 53 24, старший судейский исполнитель Бородулин Алексей Александрович, тел.: (80212) 49 13 40, (8044) 746 73 00

Лицо, желающее принять участие в электронных торгах, в течение 15 дней со дня, следующего за днем размещения публичного извещения об электронных торгах на интернет-портале хозяйственных судов Республики Беларусь, обязано пройти регистрацию.
 Для регистрации на сайте лицо знакомится с порядком проведения торгов, дает подписку об отсутствии препятствий для участия в торгах в соответствии со статьей 384 ХПК, перечисляет задаток в размере 10% от стоимости имущества (по каждому лоту) на депозитный счет хозяйственного суда Витебской области № 3642903002094 в 200 филиале ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Витебск, код 635, УНП 3000007670 **не позднее 05.08.2012 г.** и заполняет заявление.
 Более подробную информацию можно получить на сайте ВХС <http://court.by/vitebsk/divestiture/>, <http://court.by/sales/>.

Минский районный исполнительный комитет 3 августа 2012 г. повторно проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь в Минском районе

№ лота	Адрес земельного участка	Кадастровый номер	Площадь земельного участка	Целевое назначение	Инженерная инфраструктура *	Расходы по подготовке документации (рублей)	Начальная цена земельного участка (рублей)	Задаток (рублей)
1	Боровлянский с/с, д. Малиновка, участок № 1	623680606601000278	0,1380 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	955 532	128 000 000	25 600 000

Жывая гісторыя

ГУСАРЫ Ў ГРОДНЕ



У рамках праекта «Жывая гісторыя», які ажыццяўляецца студэнтамі ГрДУ імя Янкі Купалы і мясцовымі ўладамі, у мінулую суботу горад над Нёманам быццам перанёсся ў эпоху вайны 1812 года.

Па цэнтральных вуліцах прайшлі парадом уланы, драгуны, гусары, конныя егеры — удзельнікі беларускіх і расійскіх ваенна-гістарычных клубоў. Потым яны на пляцоўцы паміж Курганам Славы і гіпермаркетам «АЛІМ» правялі эмансывацыю бітвы 200-гадовай даўнасці. Галоўным сімвалам свята стаў генерал-лейтэнант Сяргей Мікалавіч Ланской. На могілках па вуліцы Антонава прайшла цырымонія ўскладання кветкаў да помніка вядомаму гусару. Дарэчы, у сацыяльнай сетцы «Вконтакте» ўжо дзейнічае прысвечаны яму інтэрактыўны акаўнт (<http://vk.com/lanskoj1812>), які створаны ўдзельнікамі праекта «Жывая гісторыя».

Барыс ПРАКОПЧЫК

36,6°

АД ПРЭПАРАТАЎ — НЕ АДМАЎЛЯЦЦА!

На працягу апошніх пятнаці гадоў у краіне адзначаецца пастаянны рост захворванняў сістэмы кровазвароту. З 2000 па 2011 год захваральнасць вырасла практычна ў два разы. Асноўнымі паталогіямі з'яўляюцца артрэрыяльная гіпертэнзія, ішэмічная хвароба сэрца і цэрэбраваскулярныя хваробы.

Паводле слоў намесніка дырэктара па арганізацыйна-метадычнай рабоце РНПЦ «Кардыялогія» Аляксандра ПАЦЕЕВА, для такой сітуацыі ёсць аб'ектыўныя і суб'ектыўныя прычыны. Тут і старэнне насельніцтва, і складаная эканамічная сітуацыя, і ў цэлым рост псіхаэмацыянальных напружак, а таксама ўрбанізацыя (у гарадах з насельніцтвам звыш 100 тысяч людзей пакутуюць ад сардэчна-сасудзістай паталогіі «часцей»), характар харчавання, рост спажывання алкагольных напояў, маларухомы лад жыцця, лішняя вага, цукровы дыябет... Нарэшце, проста недастатковая матывацыя да захавання ўласнага здароўя.

Кардыёлаг адзначае, што большасць нашага насельніцтва жыве не «па паняцці» захавання здароўя. У першую чаргу, досыць вялікая доля беларускіх мужчын і жанчын з'яўляецца алкаголем. Мужчыны дзесьці ў 2 разы актыўней за жанчын. Што да курэння, то і пасіўнае, па сутнасці, працэнтаў на 80 адлюстроўвае эфекты актыўнага. Між тым, курэнне ў маладым узросце павялічвае рызыку інфаркту больш як у 5 разоў.

Фактары рызыкі развіцця сардэчна-сасудзістай паталогіі добра вядомыя: — бялагічныя (сталы ўзрост, мужчынскі пол, генетыка, гіпертанія, цукровы дыябет, атлусценне); — анатамічныя (фізіялагічныя, метабалічныя); — паводзінныя (харчовыя звычкі, курэнне, рухальнае актыўнасць, зловжыванне алкаголем, уздзеянне стрэсу).

Найаўчасьце нават аднаго з гэтых фактараў павялічвае смяротнасць мужчын ва ўзросце 50-70 гадоў у 3,5 раза, а спалучэнне некалькіх — у 6 разоў. У гэтым сэнсе рэцэпт даўгажыцця прасты. Здароваму сэрцу і сасудам неабходныя:

- ✓рацыянальны рэжым працы і адпачынку;
- ✓павелічэнне фізічнай актыўнасці (30-40 хвілін 3-4 разы на тыдні);
- ✓абмежаванне кухоннай солі (да 5 г у суткі);
- ✓поўная адмова ад алкаголю і тютуну;
- ✓зніжэнне каларыйнасці ежы і масы цела (харчаванне павінна быць збалансаваным і рацыянальным, адпаведным фізічнай нагрузцы).

Асноўнымі фактарамі, якія выклікаюць смяротнасць ад хвароб кровазвароту, з'яўляюцца артрэрыяльная гіпертэнзія, гіперхалестэрынемія і курэнне. Што да артрэрыяльнай гіпертэнзіі, то яе называюць неінфекцыйнай пандэміяй стагоддзя. Гэта базавая захворванне, на аснове якой фарміруюцца большасць сардэчна-сасудзістых захворванняў, а таксама магутны фактар рызыкі для ўзнікнення сардэчна-сасудзістай катастрофы. 1 млн 700 тыс беларусаў пакутуюць ад артрэрыяльнай гіпертэнзіі. Штогод колькасць такіх хворых павялічваецца на 25-30 тысяч. Аднак спецыялістаў хвалюе не столькі высокая распаўсюджанасць, колькі ўскладненні, якія даюць высокую смяротнасць. Штогод з вострымі парушэннямі мазагава кровазвароту сутыкаюцца звыш 18 тысяч чалавек. Аналагічная сітуацыя і з інфарктам міякарда. Каля 5 тысяч чалавек у год паміраюць ад першага захворвання і каля 700 — ад другога.

Варта праду, заўважыць, што ў апошнія дзесяцігоддзе назіраецца тэндэнцыя змяншэння колькасці смерцў у выніку інфаркту. Гэта тлумачыцца высокім узроўнем аказання медапамогі. Так, ужо другі год у Мінску рэалізуюцца пілотныя праекты па досыць агрэсіўным лянчэнні пацыентаў, у якіх развіваецца вострая каранарная паталогія, у тым ліку інфаркт міякарда. Папярэднія вынікі паказваюць зніжэнне лятальнасці па стацыянарах.

Адзіны і самы прасты спосаб барацьбы з артрэрыяльнай гіпертэнзіяй — пастаянная медыкаментознае тэрапія, якая спалучаецца з дыетай і фізічнымі нагрузкамі, кажа **вядучы навуковы супрацоўнік лабараторыі артрэрыяльнай гіпертэнзіі РНПЦ «Кардыялогія», кандыдат медыцынскіх навук Марыя ЛІВЕНЦОВА**. У свеце, дарэчы, вядучыя работы па пошуку новых спосабаў лянчэння. Ёсць, напрыклад, вакцына, якая

перашкаджае звужэнню сасудаў, аднак яна мае шмат пабочных эфектаў і таму ў шырокай практыцы яшчэ не прымяняецца. Галоўнае ж у медыкаментознай тэрапіі — дасягненне мэтавага ўзроўню, лічбаў ніжэй за 140/90 мм рт.ст., а для больш чыжыя катэгорыі — хворы з цукровым дыябетам, ныркавым недастатковым — 130/80 і ніжэй. Калі размова ідзе пра дасягненне мэтавага ўзроўню, то варта мець на ўвазе не адназначнае вымярэнне, а той узровень, які не павінен перавышаць ніколі, калі б чалавек ні памераў ціску. Дабіцца ўтрымання такога ціску — галоўная задача лянчэння. На жаль, пацыенты не заўсёды застаюцца прыхільнымі лянчэнню, а значыць, не дасягаюць поспеху.

Дарэчы, летам гіпертонікам варта мець на ўвазе такі момант. Высокая тэмпература навакольнага асяроддзя спрыяе расшырэнню сасудаў і натуральнаму зніжэнню ціску. Хворыя часам перастаюць прымаць лекі. Але ж гіпертонік лечыць не лічыбы ціску, а захворванне, якое не знікае ні летам, ні зімой! Адмова ад прэпаратаў у спёку прыводзіць да таго, што са зменнай надвор'я высокі ціск вяртаецца і павышаецца рызыка развіцця сасудзістай катастрофы. Лянчэнне можна толькі карэкціраваць, узгадняць з урачом, але ні ў якім разе не адмаўляцца ад яго.

Дысбаланс у крыві «добрага» і «дрэннага» халестэрыну, або гіперхалестэрынемія, назіраецца дзесьці ў 50 працэнтаў беларускіх мужчын і ў 35 працэнтаў жанчын працаздольнага ўзросту.

Што да курэння, то адна выкураная цыгарэта павышае артрэрыяльны ціск на 15-20 хвілін. А значыць, хранічае курэнне спрыяе развіццю артрэрыяльнай гіпертаніі. 5-7 выкураных цыгарэт у дзень павышаюць рызыку смерці на 40 працэнтаў, адзін пачак — на 400 працэнтаў. Устаноўлена, што 20-25 працэнтаў людзей у свеце гінуць па прычыне, так ці інакш звязанай з курэннем. Адмова ад курэння дае станоўчыя змены літаральна праз паўтара месяца (пры поўнай адсутнасці звычкі жыцця). Аднак толькі праз пяць гадоў рызыка смерці прыходзіць да таг ж узроўню, што і ў таго, хто не курыць.

Святлана БАРЫСЕНКА

ХТО ЗАПАЛІЦЬ АГОНЬ?

Ужо ў гэтую пятніцу адбудзецца адкрыццё Алімпійскіх гульняў у Лондане. Але дагэтуль застаецца невядома, хто будзе запальваць алімпійскі агонь на ўрачыстай цырымоніі. Арганізатары спадзяваліся, што пачэсную місію возьме на сябе Дэвід Бэкхэм. Аднак пасля таго, як вядомы футбаліст не ўбачыў свайго прозвішча ў заяўным лісце англійскай зборнай па футболе, рашэнне было прынята хутка. Спартсмен адмовіўся ад прапановы, сціпла спаслаўшыся на тое, што было б лагічна, каб агонь запаліў атлет, які ўжо мае алімпійскі медаль. У сувязі з гэтым брытанская газета The Guardian на сваім сайце прапанавала чытачам выказацца, каго б яны хацелі бачыць з алімпійскім факелам у руцэ. Сярод самых распаўсюджаных адказаў — трохразовы алімпійскі чэмпіён, велогоншчык Брэдлі Вігенс і вясляр Стыў Рэдгрэў (які, дарэчы, ужо завяршыў спартыўную кар'еру), на чым рахунку ажно 6 алімпійскіх медалёў!



А пакуль букмекеры працягваюць прымаць стаўкі на вакантную «пасаду». Так, супрацоўнікі канторы William Hill сярод іншых лянцаў, што алімпійскі агонь можа запаліць мэр Лондана Борыс Джонсан. Парадакслана, але не сталі выкрэсліваць са спіса магчымых кандыдатур і Дэвіда Бэкхэма. І гэта нягледзячы на катэгарычную адмову гўльца амерыканскага «Гэлаксі»! Што ж,

засталося пачакаць некалькі дзён, каб дазнацца, хто ўсё ж такі запаліць адлік Алімпійскім гульням. А паклонікі сямейнай пары Бэкхэм, напэўна, будуць задаволены, даведаўшыся, што на акрыцці Алімпіяды ў складзе раней папулярнага гурта Spice Girls будзе спаваць жонка англійскага футбаліста Вікторыя. Вось такая іронія лёсу.

Дэаецца, англійчане увогуле ўсе самыя адказныя арганізацыйныя пытанні пакінулі напрыканцы. У той час, калі амаль усе нацыянальныя алімпійскія каманды ўжо даўно вызначылі са сябе афіцыйнага брытанскага алімпійскага героя. Ім стаў чатырхразовы алімпійскі чэмпіён, 36-гадовы велогоншчык Крыс Хой. Зрэшты, афіцыйнага пацвярджэння гэтай інфармацыі яшчэ не атрымала. Чаго чакае Брытанская алімпійская асацыяцыя, застаецца толькі меркаваць. Нагадаем, што беларускі сцяг на акрыцці Алімпійскіх гульняў будзе несці праслаўлены тэнісіст Максім Мірны.

Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ

НІГЕРЫЙСКІЯ МЯНЯЛЫ Ў БЕЛАРУСІ ПАДСТАВІЛІ СУАЙЧЫННІКАЎ

У Гомелі пры спробе збыту трохсот фальшывых долараў затрыманы тры нігерыйцы. Замежнікі прыйшлі ў аддзяленне Белінвестбанка і падалі для абмену на рублі чатыры стадоларавыя купюры. Уважлівы касір практычна адразу выявіла, што тры з іх маюць яўныя прыкметы фальшывы, і націснула трывожную кнопку. Супрацоўнікі цэнтральнага аддзела «Ахова» Гомеля зреагавалі вельмі хутка і даставілі грамадзян Нігерыі ў міліцыю. Эксперты-криміналісты адразу ж далі заключэнне: грошы фальшывыя. Як расказаў начальнік падраздзялення АБЭЗ Дэмітрый Ражкоў, пры асабістым надглядзе было канфіскавана яшчэ 1500 долараў ЗША з яўнымі прыкметамі фальшывы. Прычым валю-

ты ў грамадзян было амаль у два разы больш — толькі частка была фальшывай. Высветлілася, што ў сябе на радзіме малады людзі купілі частку валюты ў банку, а частку — у мясцовых нігерыйскіх мянял. Вось менавіта гэтыя грошы і аказаліся фальшывымі. Замежныя грамадзяне былі вельмі ўсхваляваны гэтай сітуацыяй. Супрацоўнікі міліцыі, як маглі, іх супакойвалі і нават не сталі затрымліваць. Зараз праводзіцца экспертыза канфіскаваных «грашовых» знакаў. Пасля яе будзе вырашана пытанне аб завядзенні кримінальнай справы. Дарэчы, мужчынам, як здатчыкам, якія добрасумленна памыліліся, нічога не пагражае. Зразумела, акрамя страты фальшывых долараў.

Ірына АСТАШКЕВІЧ

Даты Падзеі Людзі

1840 год — нарадзіўся (вёска Азятка, зараз Жабінкаўскі раён) Юліян Крачкоўскі, беларускі фалькларыст, этнограф, гісторык, педагог. Працаваў настаўнікам у Маладзечанскай настаўніцкай семінарыі, інспектарам народных вучылішчаў Віленскай навуцальнай акупі, дырэктарам Полацкай настаўніцкай семінарыі і Віленскага настаўніцкага інстытута. У 1888-1902 гадах — старшыня Віленскай археалагічнай камісіі. Аўтар прац па гісторыі царквы, даследаванняў «Вясельныя абрады заходнерускіх сялян», «Нарысы быту заходнерускага сялянина» і іншых.

1826 год адбылося пакаранне пяцых кіруючых паўстання дзекабрыстаў — на кранверку Петрапаўлаўскай крэпасці былі павешаны Павел Пестэль, Канстанцін Рылеў, Пётр Кахоўскі, Міхаіл Бястужаў-Румін і Сяргей Мураўёў-Апостал. Жорстка расправа Мікалая I над пяццю дзекабрыстамі і аб'яўчэнне прысуду Вярхоўнага кримінальнага суда 120 іншым яго ўдзельнікам узрушыла ўсю Расію. З часоў Кацяррыны II, калі пакарлі смерцю Пугачова, у Расіі фактычна не было ніводнага публічнага смяротнага пакарання, і ўжо адно гэта рабіла пакаранне дзекабрыстаў (да таго ж асуджаных на смерць за адзін толькі «намер на царзабойства») падзей выключнай. Усведмаляючы гэта, Мікалай I, баючыся выбуху грамадскага абурэння, прыклаў нямала сіл, каб расправа над асуджанымі прайшла незаўважанай шырокай публікай. Час і месца пакарання, а таксама падрыхтоўка да яго былі строга засакрэчаны. Па словах сучаснікаў, сваё кіраванне Мікалай I пачаў як тыран, паставіўшы «пяць шыбеніц з гнілымі вярочкамі, на якіх трэба было па два разы паміраць». Пачуццё здзіўлення, разгубленасці і страху хутка змянілася спагадай да ахвяр нават з боку тых, каго цяжка было западозрыць у спагядзе да дзекабрыстаў.

1952 год — нарадзіўся (Нясвіжскі раён) Станіслаў Іосіфавіч Буко, начальнік галоўнага ўпраўлення па рабоце са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Раней — кіраўнік Адміністрацыі Партызанскага раёна г. Мінска; старшыня камітэта па справах рэлігій і нацыянальнасцяў пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Было сказана

Аляксандр Ельскі (1834—1916), краязнаўца, гісторык, этнограф, літаратар:
«Калі народ любіць і ўшаноўвае песняй сваё гняздо, ужо гэта адно добра аб ім сведчыць».

СЁННЯ

Месяц
Першая квадра 26 ліпеня.
Месяц у сузор'і Шаліў.


Імяніны
Пр. Арсенія, Гаўрылы, Івана, Міхаіла, Сімона, Фёдара, К. Валянціны, Валянціна, Крыштофа, Міхала, Рудольфа, Якуба.

Сонца	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	— 5.12	21.19	16.07
Віцебск	— 4.55	21.15	16.20
Магілёў	— 5.02	21.09	16.07
Гомель	— 5.06	20.58	15.52
Гродна	— 5.29	21.33	16.04
Брэст	— 5.37	21.27	15.50



Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

ЗАЎТРА



...у суседзях

ВАРШАВА +25...+27°C	КІЕЎ +27...+28°C	РЫГА +21...+23°C
ВІЛЬНЮС +24...+26°C	МАСКВА +24...+26°C	С.-ПЕЦЯРБУРГ +22...+24°C

Скінаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

ПРАВЕЦЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЖЫЦЕ

УСМІХНЕМСЯ

— Але, дарогі! Ты можаш зараз размаўляць?
— Магу.
— Тады слухай!

Еўрапейскія студэнты збіраюць грошы на вучобу, нашы — на сесію.

Муж будзіць паягидовага сына ў садок:
— Уставай, я паехаў на працу.
Жонка:
— А я паехала на кірмаш.
Сын, хаваючыся ў коўдру:
— А я паехаў спаць...

Вось здзіўляцца археолагі праз тысячы гадоў, калі знойдуць шкілет з двума сіліконовымі шарыкамі!



ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь.

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар **КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч**.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА (намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Л. ЛАХМАНЕНКА, Т. ПАДАЛІК (намеснік галоўнага рэдактара), С. ПРЮТАС (намеснік галоўнага рэдактара), Н. РАСКОЛЬКА, С. РАСКОЛЬКА, Д. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СІВІДЗЬЦКАЯ, В. ЦЕЛЮШК, Л. ЦІШОШК.

НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмны — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: лісьмаў — 287 18 64, падлікі і распаўсюджвання — 287 18 36, 287 18 51, юрыдычнага — 287 19 68, сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чыравыя змены» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 21 03, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыі: 287 18 81.

<http://www.zviazda.by>; ПРІЁМ РЭКЛАМЫ тэл./факс: 287 17 79, e-mail: rek@zviazda.minsk.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падоб і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не заўсёды супадаюць з меркаванням рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрававаныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ДД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.

220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тыраж 27.631. Індэкс 63850. Зак. № 3265.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Нумар падпісаны ў 19.30

П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 ліпеня 2012 года.